



РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

№ 4

КРАСАВІК

1949

трое



Н. ГРИБАЧЕВ

Раскатившись сгоряча,
глухо гукнув на мосту,
крутят скаты «Москвича»
двадцать первую версту.
Поворот. Пешеход
руку поднял — ждет.

— Вы простите-извините,
если только по пути,
до «Светланы» подвезите,
это тут, верстах в пяти...

Усики шофер рукою
поправляет: — Не беда,
нам с попутчицей такую
хоть в «Светлану», хоть куда!

Есть тому своя причина:
и шофер он не простой,
а бывалый, и мужчина
хоть в летах, да холостой...

Виден в зеркало шоферу —
производственный секрет! —
взгляд попутчицы, в котором
разве только моря нет.

Перед ней, такого роста,
что до плеч тебе едва,
растеряешь все геройство,
позабудешь все слова!

Только он — иное дело;
при начальстве, например,
вся дивизия робела,
только он и не робел.

А к тому-ж — столичный житель,
и опять же — холостой...
Тронул ус:
— А вы, скажите,
из «Светланы» из самой?

— Да..
И точка. И молчанье.
И при случае таком
улыбается начальник —
новый предрайисполком.

А шоферу знать бы надо,
кто она — да вот беда:
для доярки — тонковата,
для врачихи — молода.

Ива тянет к стеклам ветку,
пар клубится по ручью,
а шофер опять в разведку:
— Верно, учите?
— Учу...

— Как там школьники?

— Да всяко...
Экий ребус разговор,
эк, оказия!.. Однако
не теряется шофер:

— Есть у вас одна в «Светлане»,
как ее... позволь, позволь,
Зимина как будто Тания,
звеньевая вроде, что ль —

так, невзрачная собою,
был портрет ее весною
в нашей прессе областной. —
Ну, так мы везем Героя
этой самой Зиминой.

— Зиминой? Героя? Ма-ама!..
— Да, представьте, нам дана
из столицы телеграмма —
наградить за сбор зерна.

Вот таким, гляди, и счастье,
а меня бы взять, так я,
будь бы я в большом начальстве
или, проще, у руля,
пост мне будь бы тот по силам —
так, к примеру, в тот указ
заносил бы лишь красивых
и, конечно, — первой вас.

— Что вы!
— Верно!
— Нет, уж, что вы!
— Что ж особенного тут?

Знанья — все-таки основа,
школьный труд — научный труд,
не навоз возить, к примеру,
не с мотыгой да серпом...
— Эй, болтай да знай и меру! —
злится предрайисполкомом, —

Да гляди вон на дорогу,
у меня охоты нет
вместе с нашим педагогом
путешествовать в кювет!..

Из-за рощи фермы, хаты,
кополь рвется в высоту.
Снег взбивая, крутят скаты
двадцать пятую версту,

и в машине едут трое.
я ведется речь о том,
что поздравить бы Героя
добрым надобно пирком,

чтоб с торжественною частью,
чтобы весь народ честной,
чтоб, мол, в обморок от счастья
не упасть бы Зиминой.

Взвизгнул тормоз — остановка,
стих деревьев перепляс,
и шофер под ручку ловко
девушку:

— С прибытьем вас!

Я теперь здесь буду часто,
а с колхозом не знаком,
я хотел бы прогуляться
с вами нынче вечерком.

Не глядите слишком строго,
звать кого, смелее, — ну?
— Звеньевую

и комсорга,
проще — Таню Зимину...

И шофер лишился речи...
И отеческим баском:

— Да, бывают в жизни встречи! —
суть подвел предисполком.



РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

Выданне
ЦК КП(б)Б

4

Красавік 1949 г.

ЗА НОВЫ МАГУТНЫ ЎЗДЫМ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ

У СЕНАРОДНАЕ спаборніцтва ў мінульм годзе прынесла сельскай гаспадарцы новыя выдатныя поспехі. Калгасы і соўгасы Беларусі перавысілі даваенны ўзровень ураджайнасці і валаўога збору збожжавых культур. Наша рэспубліка датэрмінова выканала дзяржаўная паставкі хлеба і значную колькасць збожжа здала звыш плана.

Беларускі народ з вялікай радасцю сустрэў Указ Прэзідыта Вярхоўнага Совета СССР аб прысвяенні звания Героя Соцывілістычнай Працы і ўзнагароджанні ордэнамі і медалямі працаўнікоў соцывілістычнага земляробства. Сярод 16 Герояў Соцывілістычнай Працы — 9 лепшых калгасніц рэспублікі: А. А. Шаплыка, Л. В. Аўсеенка, П. М. Аўсеенка, А. С. Гарэцкая, П. Л. Калола, Е. П. Ляснічая, Р. Н. Пятроўская, Н. К. Рудніцкая, М. А. Эзерын.

Поспехі перадавікоў натхняюць усё сялянства на новыя працоўныя подзвігі, на атрыманне багатых ураджаяў.

На рэспубліканскай нарадзе перадавікоў сельскай гаспадаркі, якая пядоўна адбылася ў Мінску, лепшыя людзі калгаснай вёскі абмеркавалі вынікі мінулага сельскагаспадарчага года, абмяняліся вопытам і вызнанчылі шляхі для лепшага выканання задач, паставленах партыяй і ўрадам перад работнікамі сельскай гаспадаркі.

Герой Соцывілістычнай Працы Надзея Кірылаўна Рудніцкая расказала ўдзельнікам нарады аб тым, як яе звязно з 14,5 гектара атрымала па 30 цэнтнераў збожжа. Усе члены звязна гарэлі адным жаданнем — павысіць ураджайнасць соцывілістычных палёў. Гэта патрыятычнае імкненне парадзіла высокую энергію. Клапатлівы дагляд пасеваў, добрая апрацоўка і ўгнаенне глебы, своечасовая падкормка і праполка, штучнае дацтыление — усё гэта садзейнічала багатому ўраджaju. Акрыленая поспехам, звязно парашыла не спыняцца на дасягнутым. Калі здолелі зняць па 30 цэнтнераў жыту з гектара, то чаму не дабіцца 35? І гэту задачу звязно абавязалася вырашыць у бягучым годзе.

Для нашай рэспублікі вялікае значэнне мае лён. Гэта добра разумеюць перадавыя ільнаводы Беларусі і не шкадуюць сіл, каб дабіцца высокіх ураджаяў. Лён — вельмі прыбытковая культура. За зданую працу палёу калгаснікі атрымліваюць вялікія грошовыя і натуральныя прыбыткі. Так, калгас «Юны свет» Дрысенскага раёна за ільноірадукцыю з плошчы ў 50 гектараў атрымаў 244 тысячи рублёў, 2400 пудоў шпаніцы і 192 пуды цукру. Калгас «Чырвоны будаўнік» Гомельскага раёна за ільноірадукцыю з плошчы ў 35 гектараў атрымаў 273 тысячи рублёў, 816 пудоў шпаніцы, 125 пудоў цукру, 324 пуды жмыхаў.

Многія калгасы дасягнулі значных поспехаў у вырошчванні кок-сагыза, які дае нашай краіне натуральны каучук. Калгас «Чырвонае змена» Любанскае ра-

ёна з 15 гектараў сабраў па 51,1 цэнтнера карэніяў і па 35 кілаграмаў насення, а брыгада Героя Соцывілістычнай Працы Аляксандры Шаплыка з плошчы ў 6 гектараў сабрала па 80 цэнтнераў карэніяў.

Перад работнікамі сельскай гаспадаркі таварыш Сталін паставіў канкрэтную задачу — стварыць у нашай краіне багацце прадуктаў і прадметаў спажывання. Што для гэтага неабходна? Перш за ёсё, узняць усе галіны сельскагаспадарчай вытворчасці, змагацца за далейшае арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў, прымнажэнне іх грамадскага багацця, павышэнне ўраджайнасці, усімернае развіццё жывёлагадоўлі і павышэнне яе прадуктыўнасці.


Сапраўдныя майстры соцывілістычнай жывёлагадоўлі ўжо зараз паказваюць высокія ўзоры працы. Старшы конюх калгаса «Шлях соцывілізма» Магілёўскага раёна тав. Слабадзян у мінульм годзе здолеў вырасці ад 26 конематаў 26 жарабят. Калгас «Рассвет» Кіраўскага раёна Бабруйскай вобласці дасягнуў сярэдняга ўдою малака 3200 літраў ад каровы. Калгас «1 Мая» Слуцкага раёна ад кожнай з 22 свінаматаў вырасці па 15 парасятаў. Калгас «Большэвік» Уваравіцкага раёна на шлемянінай ферме настрыг па 4,2 кілаграма воўны ад кожнай авечкі.

У бліжэйшы час калгасы павінны асвоіць правільныя севазвароты, усімерна пашыраць пасевы шматгадовых траў, засяваць палі добраякісным насеннем, павысіць працоўную дысыпліну. У добрасумленай працы кожнага з членаў сельгасарцелі кроўна зацікаўлены кожны калгаснік і калгасніца. Абавязак усіх сумленных калгаснікаў — рашуча змагацца з гультайямі і дармаедамі, каб у калгасе не было ні аднаго працадольнага, які-б не выпрацаваў устаноўленага Статутам мінімуму працадзён. Ад дружнай і зладжайшай працы ўсіх членаў арцелі залежыць рост грамадской гаспадаркі, прыбыткі калгаса і калгаснікаў.

У нашай рэспубліцы пачынаецца веснавая сіўба, ад своечасовага і якаснага правядзення якой залежыць лёс сёлетняга ўраджаю.

Сцягам барацьбы за высокі ўраджай у 1949 годзе павінна стаць вучэнне Мічурына — Вільямса — Лысенка. Абавязак кожнага працаўніка соцывілістычных палёў аўладаць гэтым вучэннем, якое дасць магчымасць дабіцца лепшых ураджаяў і на большых плошчах. Аб гэтым сведчыць вопыт знатных людзей калгаснай вёскі. Перадавікі нашых палёў павінны запаліць усіх калгаснікаў агнём соцывілістычнага спаборніцтва за высокую якасць сельскагаспадарчых работ.


1949 год павінен стаць годам новага росквіту соцывілістычнага земляробства, далейшага ўмацавання калгасаў, росту культурнага і заможнага жыцця калгаснікаў. Няма сумнення ў тым, што наша калгаснае сялянства з чэсцю вырашыць гэтую задачу.



Рудніцкая Надзея Кірылаўна — звеняная калгаса імя Куйбышэва Бабруйскага раёна Бабруйскай вобласці, якая атрымала ўраджай жыта 30 цэнтнераў з гектара на плошчы 14,5 гектара.



Алусенка Палагея Максімаўна — звеняная калгаса імя Кірава Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці, якая атрымала ўраджай валакна ільну-даўгунцу 9 цэнтнераў і семя 6,6 цэнтнера з гектара на плошчы 2 гектары.



Гарэцкая Анна Савельеўна — звеняная калгаса «Расоны» Расонскага раёна Полацкай вобласці, якая атрымала ўраджай валакна ільну-даўгунцу 9 цэнтнераў і семя 7,2 цэнтнера з гектара на плошчы 3 гектары.

СЛАВА ГЕРОЯМ



САРДЭЧНАЕ ДЗЯКУЙ РАДЗІМЕ!

ІЮБЛЮ я Бабруйшчыну, свой родны калгас імя Куйбышэва. З імі звязана ўсё маё жыццё. Тут скончыла пяць класаў, вышла замуж і дзяцей падгадавала, тут навучылася працацаць калекту́на, не шкадуючы сіл для шчасця краіны.

Хлеб — гэта наша магутнасць і слава, і таму ўжо адзінаццаць год назад паставіла я сваёй мэтай навучыцца вырошчаць высокія ўраджай.

Жыць сеюць у нас спакон веку. Але многія дзесяткі год ураджай збіралі мізэрныя, бо карысталіся старымі, дзедаўскімі способамі апрацоўкі зямлі. Мне-ж хацелася па-новаму працацаць, засвойць апошнюю дасягненні советскай агратэхнікі, каб жыта расло як у той казды, што конік з канём у ім хаваюцца.

— Хай з краю ў край зашуміць пябачанымі ўраджаямі вольная наша зямля! — так думаў кожны з членоў майго звяна і рабіў ўсё магчымае, каб сабраць як мага болей збожжа.

Першая наша мара збылася ў мінулую восень: з кожнага гектара на сваім полі мы знялі па 180 пудоў збожжа. Такім чынам мы даказалі, што наша зямля можа добра раздзіць, калі аб тым пастарацца. У далейшым належыць паказаць, што гэта не была выпадковасць.


Як-же нам удалося дабіцца такога ўраджаю, які быў утрай большым звычайнага?

Майму звяну аднялі з-пад бульбянішча плошчу ў 14,5 гектара. Добра апрацаваўшы і ўгноіўшы свой участак, мы засеялі яго старанна ачышчаным і правераным на ўсхожасць насеннем. За сеялкай заставаліся роўныя радкі прысыпаных на трывчатыя сантиметры адборных зярніт. Перад пасевам прыйшоў добры даждж, і праз тыдзень наш участак пакрыўся дружнымі зялёнімі ўсходамі, якія да замарозкаў мелі час на брацца сілы.

Усю восень і зіму звяно рыхтавалася да веснавых работ на полі. Кожны тыдзень збіраўся агратэхнічны гурток пад кіраўніцтвам аграномаў П. Богуша, І. Арцюховіча, А. Патапенкі. Па-праўдзе кажучы, не ўсе з аднолькавай ахвотай браліся за вучобу. Чуліся і такія галасы: «Калі бот не ўродзіць, араты не дагодзіць». Але неўзабаве людзі ўцягнуліся ў навуку і не шкадавалі для яе часу.



Шаплыка Аляксандра Аляксандраўна — брыгадзір калгаса «Чырвонае змена» Любанскае раёна, якая атрымала ўраджай карэнняў кок-сагзы 80 цэнтнераў з гектара на плошчы 6 гектараў.



Ляснічая Ефрасіння Паўлаўна — звеняная насеннаводчага калгаса «Профінтэрн» Дрысенскага раёна Полацкай вобласці, якая атрымала ўраджай валакна ільну-даўгунцу 6,4 цэнтнера і семя 6,4 цэнтнера з гектара на плошчы 5 гектараў.

соцыялістыгнай ПРАЦЫ!

Вельмі здзівіла нашых калгаснікаў магчымасць штучнага даапыления. Нам якраз гэтага і нехапала. У нашым клімаце надвор'е рэдка калі спрыяе красаванню жыта, для чаго патрэбны ціхія сонечныя гадзіны раніцай або пасля абеду. Нармальны ход красавання парушаюць дажджывія і пахмурныя дні, што выклікае недабор ураджаю. Для штучнага-ж даапыления можна выбраць зручны момант.

Наша звязно за зіму падрыхтавала 84 цэнтнеры попелу, 26 цэнтнеру аміячнай селітры, 45 тон суперфасфату. Ранній вясною «па чарапку» мы падкармілі сваю азіміну: на кожны гектар унеслі па 6 цэнт. попелу, па 2 цэнт. аміячнай селітры, па 3 цэнт. суперфасфату. Як толькі нага шерастала вязнучь у зямлі, прабаранавалі поле ў два сляды папярок радкоў. Неўзабаве падкармілі зноў. На ўсім участку жыта расло роўна. Пралаполі два разы, хоць пры добрай апрацоўцы глебы пустазеля было мала. У час красавання прымянілі спосаб штучнага даапыления з дапамогай вяроўкі даўжынёй у дзесяць метраў, якою праvodзілі па каласках уздоўж і ўпоперак участка. Жыта налілося выдатна.

На жніве не чулі стомы. Жалі сярпамі. Амаль усе жніеі перавыконвалі дзённыя нормы. Па дзве нормы давалі штодня Франя Грыгаровіч, Ганна Гавароўская, Алена Дудзіцкая. Ураджай зvezлі на брыгаднае тумно, асебна склалі і змалацилі.

Ніколі не забуду ясната вераснёўскага дня, калі змоўк мерны стукат веялкі. Сэрца спявала ў грудзях, пачуўшы ўрачыстыя слова вагаўшчыка: «Ваша звязно сабрала 2610 пудоў, або па 180 пудоў з гектара!». Радасці нашай канца не было.

Першая перамога патхніла нас на далейшую працу.

На гэты год звязно атрымала ўчастак ў 18 гектараў: 14 пад жыта і 4 пад азімую пшаніцу. Сваёй мэтай мы паставілі зняць па 35 цэнтнераў жыта і па 32 цэнтнеры пшаніцы з гектара. Свой вопыт перадаем іншым звенням у калгасе. Асабліва цесны контакт трymаем са звязном Валі Прышчэпчык, з якім спаборнічаем.

На нарадзе перадавікоў сельскай гаспадаркі ў Мінску я даведалася, як высока ацаніла краіна працу майго звязна. Як звеннявой, мне прысуджана высокое званне Героя Соцыялістычнай Працы. Сардзчнае дзякую Радзіме за гонар і чэсць!

Надзея РУДНІЦКАЯ.



Калола Праскоюя Лазараўна — звеннявая калгаса «Большэвік» Любчанскае раёна Баранавіцкай вобласці, якая атрымала ўраджай валакна ільну-даўгунцу 10,5 цэнтнера і семя 9,7 цэнтнера з гектара на плошчы 2,2 гектара.



Айсеенка Лідзія Васільеўна — звеннявая калгаса імя Кірава Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці, якая атрымала ўраджай валакна ільну-даўгунцу 9 цэнтнераў і семя 6,6 цэнтнера з гектара на плошчы 2 гектары.



Пятроўская Раіса Нікіфораўна — звеннявая калгаса «Чырвоны партызан» Ветрынскага раёна Полацкай вобласці, якая атрымала ўраджай валакна ільну-даўгунцу 9,3 цэнтнера і семя 5,4 цэнтнера з гектара на плошчы 2 гектары.



Эзерын Марыя Андрэеўна — звеннявая насеннаводчага калгаса «Інтэрнацыянал» Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці, якая атрымала ўраджай валакна ільну-даўгунцу 7,1 цэнтнера і семя 7 цэнтнераў з гектара на плошчы 2 гектары.



Гладчэнка Іван Арцёмавіч — брыгадзір насеннаводчага калгаса «Інтэрнацыянал» Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці, які атрымаў ураджай валакна ільну-даўгунцу 6,7 цэнтнера і семя 7 цэнтнераў з гектара на плошчы 5 гектараў.

СВЯТА Ў САРАЧАХ

Щ

ТО за свята сёня ў Сарачах? Чаго так шустра і весела ходіць з хаты ў хату цётка Арына?

Што за газету дастае яна з кішэні і акуратна захінае ў белую хустачку?

У Сарачах сёня вялікая падзей. Вось ідзе па вуліцы маладая калгасніца. Яна ў жоўтым кашулі, на галаве новая хусціна. Ці не Мар'я Коўшар гэта, звенивая па кок-сагызу? Невысокая дзяўчынка, якой на выгляд не больш семнаццаці год, бегае ад хаты да хаты, цешыць калгасніц вялікай навіной.

— Агатачка, віншую, родная! З ордэнам Леніна цябе!

І запліскала ад радасці рукамі, і засмяялася ад усёй глыбіні дзяўчага сэрца.

Агата думае, верыць і не верыць. Ёй хочацца бацьць Указ, прачытаць яго ўласнымі вачымі.

— Родная! Ды я сама па радыё слухала. Дваццаць два прозвішчы з нашага калгаса налічыла. Алесі Шаплыка—Залатую Звязду, табе—орден Леніна.

У той дзень у сарачанскім калгасе «Чырвоная змена» сабраўся многалюдны сход. З натхненнем гаварылі ўзнагароджаныя, выступалі члены праўлення, паляводы. Яны дзякавалі Сталіну за клопаты аб совецкіх людзях, гаварылі пра новых ўраджай, што заваююць любанцы на асушаных балотах.

Калгаснікі ўспаміналі колішнія недаступныя багны і «зыбуны», ператвораныя большэвікамі ва ўраджайнія налі і сенажаці. Гаварылі пра ўраджай кок-сагызу на балоце і пра новых людзей, узгадаваных у вёсцы калгасным ладам.

Мы зацікавіліся землямі калгаса. І аказалася, што ў ім толькі 260 гектараў «мінералу». Гэта на 180 двароў! Цяпер зразумела, якое малазямелле было тут да рэвалюцыі, якім горам і бядой былі балоты для селяніна-аднаасобніка. Не давалі яму хлеба і тыя дробныя лапікі поля, што ўзвышаліся між балот. Пасевы штогод высушвалі ліпенскія сухавеі, пад ударамі ветру вандравалі з месца на месца бугры пяску.

Цяпер зразумела, чаму ў Сарачах яшчэ за некалькі гадоў да Айчыннай вайны так актыўна ўзяліся за асушку балот. На іх цяпер сеюць пшаніцу і жыта, садзяць бульбу і гародніну, вырошчаюць высокаўраджайны кок-сагыз.

* * *

Кок-сагыз. Гума на балоце! Адкуль трапіла да нас гэта каштоўная тэхнічная культура, у корані якой да 12 працэнтаў натуральнага каучука? Гэта-ж той не замянімы матэрыял, без якога на заводзе не выпусцяць ні тумавай шыны, ні галош, ні нават звычайнай дзіцячай цацкі.

Радзіма кок-сагыза — далёкі Казахстан, міжгорныя даліны Цінь-Шаня. Нікім не сеяны і не датляданы, ён рос там, як дзікае пустазелле. І толькі ніядаўна, у 1932 годзе, белым сокам гэтай расліны зацікавіўся там-тэйшы калгаснік Співачэнка. А праз пяць год зерне гэтай пудоўнай кветкі Цінь-Шаня апынулася ў Сарачах і было пасеяна на асушаным тарфяніку.

Алесі Шаплыка, цяперашні брыгадзір па кок-сагызу, Герой Соцывілістычнай Працы, павучала калгасніц:

— Даводзяць агрономы, што гэта самая каштоўная культура. І кажуць, што яна любіць вільгаць наших балот. Папрапаум, дзяўчаткі! А можа гэтamu кок-сагызу ў нас у гасцях спадабаецца лепиш, чым дома.

Трэба мець вялікае напружанне сіл і волі, каб з такім замілаваннем вырошчваць і даследваць новую культуру так, як рабілі гэта ў Сарачах. Калгасніцы прарабавалі сеяць кок-сагыз ва ўсякія тэрміны і ўгнайваць разнастайнымі ўгнаеннямі. Яны змагаліся са злейшым ворагам раслін — драцяникам і дайшлі да таго, што пад кок-сагызу тарфянік трэба араць з восені.

На адным са стараворыўных чистых тарфянікаў быў закладзен вопытны ўчастак Алесі Шаплыка. Яшчэ да Айчыннай вайны пачала яна даследваць разнастайныя гатункі каучуканосаў. Якога толькі насення не высявала яна тут, якіх аграрыёмаў не прымяняла! У жніўні 1940 года жанкі заўважылі, што маладыя раслінкі просіць дадатковай вільгаці. Рашилі паставіць перагародкі ў канавах, узняць узровень грунтowych вод, наблізіць іх да ценькіх карэнічыкаў, дзе адываеца складаны працэс накаплення каучука. І ў тое лета сарачанскія калгасніцы ўпершыню даказалі, што на добрым тарфяніку і пры добрым доглядзе можна сабраць і па 50 цэнтнераў карэнняў з гектара.

* * *

За ракой Арэсай, на тлустых тарфяніках колішняга выгану, лапушыўся кок-сагыз. Яго плантацыі пакрываюцца яркай жаўцізной кветкай. У міжрадзіях ходзяць жанкі: Агата, Мар'я, Арына, Лена, Вольга, Тадора, Домна, Зоя. Яны выбіраюць паразткі надакучлівой травы-пустазелля, што зноў прарабаеца пасля ўчарашніх цёплых даждоў.

— Леначка, часпей нагінайся, не шкадуй рук! У бадзюлькі лезь! — гукае звенивая Мар'я Коўшар.

А ўвечары ўсе чатыры звяны сышліся ў калгаснай канцыляры на параду.

— Што рабіць? Пустазелле пішком лезе, на кок-сагыз наступае. Ці не зрабіць нам шостае пульхненне міжрадзія?

Назаўтра каля паўсотні жанчын, дзяўчат і падлеткаў яшчэ за расой вышлі на плантацыі з матыжкамі. Брыгадзір Алесі Шаплыка хадзіла ад звяна да звяна, павучала падлеткаў:

— Вось так трэба матыжку трymаць, вось так. Каб кораня, барані бог, у радках не закрануць.

Кок-сагыз адцвітаў. І тады над яго палямі ўзнімаліся мільёны белых пушынак з драбнюткім насенiem на канцах. Гэта адказны момант у працы каучукаводаў. Бо пройдзе паўднія, пракоціца полем лёгкі ветрык — і палявіна даспелых макавых зярніят ападзе на зямлю. Вось чаму сёня ў поле яшчэ зранку спяшаюцца зборнічкі насення, бягуць дзеци з торбачкамі. Яны збяруць даспелыя пуховыя галоўкі і будуць чакаць кастрычніка — багатага ўраджаю карэнняў. Яшчэ не раз пройдуцца міжрадзіямі жанкі і дзяўчаты, каб падправіць, а мо' і падкарміць слабыя раслінкі і павырываць дзе-ні-дзе рэдкія атожылкі пустазелля.

Прыдзе восень. І тады сам брыгадзір Алесі Шаплыка яшчэ раз узыйдзе на плантацыю і, выцягнуўшы з радка доўгі мясісты корань, разломіць яго і скажа:

— Ну, дзяўчаты! Праз тыдзень можна выбіраць. Глядзіце, як гума да пальцаў ліпне.

* * *

Сонечным сакавінкім ранкам Алесі Шаплыка села ў цягнік. Яна ехала ў Мінск на Ўсебеларускую нараду перадавікоў сельскай гаспадаркі. Ужо ў сталіцы, се-

дзячы ва ўтульным пакоі гасцінцы «Беларусь» і слухаючы радыё, Алеся пачула радасную вестку. Яна — Герой Соцыялістычнай Працы, дваццаць адна жанчына яе брыгады ўзнагароджана ордэнамі і медалямі. Партыя і совецкі ўрад высока ацанілі самаадданую працу каучукаводаў, якія далі па 80 цэнтнераў карэнняў з гектара.

Калі нарада адкрылася, Алеся Шаплыка паклікалі ў прэзідіум. У радасным хваляванні ўзышла яна на сцэну Тэатра оперы і балета і заняла пачэснае месца за столом. Брыгадзір-каучукавод слухае выступленні перадавых людзей рэспублікі і ўглядзеца ў залу, залітую святлом электрычнасці. І бачыць яна побач з полацкім ільнаводамі сваіх зямлячак: Мар'ю Коўшар, Палагею Галай, Зосю Акуліч, Кацю Хоміч. Любанская каучукаводы гутараць з майстрамі высокіх ураджаяў пішаніцы, жыта, ільну.

... Быў перапынак. Удзельнікі нарады пайшли аглядаць выстаўку сельскагаспадарчых машын, што размясцілася побач тэатра. Зайшла на выстаўку і Алеся Шаплыка.

— Можа па кок-сагызу пакажаце што? Вельмі-ж над ім працы многа. Каб машынай што-колечы аблігчыць.

— Калі ласка! Вось вам новая палепшаная сеялка. Замяне працу дзесяці ручнікоў. Вунь капачы для ўборкі карэння. А там бачыце, якія палольнічкі? Якія вам да спадобы: ручныя, конныя, трактарныя.

Людзі аглядалі новыя машыны, што аблегчаць іх працу на калгасных палях. Хадзілі калі сеялак і балотных плугоў, углядаліся ў новы самаходны камбайн, абмацвалі машыны, прарабалі іх на вагу, зрушвалі з месца.

— Таварыши Шаплыка! А вы даўно па кок-сагызу працуеце? — пытала дасціпная палачанка.

— Яшчэ з трыццаць сёмага.

— То раскажыце, як нам брацца за яго. І дае ён што-небудзь ці не? Кажуць, калі яго работы задужа...

— А якая гэта культура не любіць работы. А наkont прыбытку, то над яго няма выгаднейшай культуры. Я сама толькі прэмii-надбаўкі больш шаспі тысяч мела.

І рассказала Алеся Шаплыка, як спаборнічала за высокі ўраджай кок-сагыза ва ўсіх чатырох звенинях, як старанна і самааддана працевала людзі на працоўцы і падкормцы пасеваў.

— Летась-жа, мо' чулі ўжо, мы сабралі з шасці гектараў па 80 цэнтнераў карэнняў. Сёлета мяркую на ўсёй плошчы сабраць столькі-ж. Такога ўраджаю яшчэ не ведалі любанцы. Здабыты ён і працай, і высокай агратэхнікай. У нас такі парадак: калі трэба — па пяць разоў працоўляем пасевы, па пяць разоў пульхнім міжраддзі. А наkont насення — няма і гутаркі — яно ў нас заўсёды першагатунковое, і чыстае і стратыфікаванае. Яшчэ калі сеяць, а насенне ў нас даўно ў варывенцы на лядку вылежваеца.

* * *

За рабой Арэсай ходзіць пажылая жанчына. Яна важна крочыць ад канавы да канавы, правярае ў іх глыбіню вады, углядзеца ў чорныя камякі глебы, узаранай яшчэ з восені. Вось яна нахілілася, набрала ў жменю тлустага тарфяніку і шпаркім рыўком рукі кінула ўбок. Сышлецца. Значыць пары, можна гнаць трактар, запускаць дыскі ў зямлю.

— Хто-ж гэта ходзіць па ўраджайнім калгасным полі на балоце?

— Гэта брыгадзір-каучукавод.

— Чаго ўглядзеца яна ў тлусты тарфянік?

— Глебу правярае, хоча ведаць, ці правяла яна, ці намнога ўглыб адтала балота. Праз дзень сюды трактар прыйдзе, поле пачнуць дыскаваць, угнаенне расславаць.

... А на калгасным двары нехта спрачаеца. Чуваць звонкія галасы дзяўчат. Мар'я Коўшар, тая самая ціzenъская дзяўчынка, што бегала ўчора па вёсцы, ухапілася за мех з попелам, гукае на балота:


— Цётка Алеся! Паляводы наш попел пад жытам бяруць!

І сціху дадала:

— Не пушчу, не дам! У мяне самой пяць гектараў кок-сагызу. Падкормку ў маі дзе я вазьму?

Алеся МАТУСЕВІЧ

Любанскі раён. Вёска Сарачы.



Калгасніцы калгаса «Чырвоная змена», узнагароджаныя ордэнам Леніна: (зверху ўніз, злева направа) Лайрыеня А. Я., Шаплыка Е. М., Брагінец Е. І., Шаплыка Е. Х., Шаплыка Н. І., Коўшар М. М.

Жанчына з „крэсаў усходніх“

AДВІАЮЧЫ крок у страйвым маршы, перадавы батальён пяхотнага палка з разгорнутым сягам падыходзіў да аднаго з закінутых гарадкоў «крэсаў усходніх». На хаду расшпіліўшы планшэт з картай-дваццацікаметроўкай, капитан яшчэ раз уважліва ўглядзеўся ў чорны кружок, што ляжаў на поўначы ваяводства Навагрудскага.

— Дзіўная назва,—падумаў капитан:—Любча!

Вераснёўскае сонца схілялася к заходу, і гарадок раптоўна паўстаў перад байцамі у цеплых ружовых праменнях. Батальён перажыў дзесяткі хвалюючых сутраў, але кожны раз капитана ахапляла пачуцце прыўнятасці ў чаканні новай радаснай падзеі. Такі самы настрой ён бачыў і на тварах сваіх байцоў, якія ў гэты шматпакутлівы край неслі пачатаць вольнага жыцця.

Ад гарадскіх ускрайнінаў батальёну хлынула нястрымная чалавечая плынь. За некалькі імгненняў усё перамяшалася: сардэчныя воклічы і палкія абдымкі, кветкі і слёзы радасці...

У шматлюдным натоўпе вылучалася немаладая жанчына, якая пільна ўглядзалаася ў твары байцоў, стоячы на абочыне дарогі. У яе праніклівых шэрых вачах, сухіх і гарачых, ва ўсім абліччы яе свяцілася нейкая

ўрачыстая прыцягальная сіла. Капітан міжволі падышоў да яе і прапяцніў руку.

— Назаўсёды прышлі, сынок?

І ў гэтым цёплым матчынім запытанні, у гэтым ласкавым звароце—сынок—было нешта такое, што прымусіла капитана як на прысязе сказаць:

— Назаўсёды, матуля!

— Глядзі-ж, сынку! Згублене шчасце на дарозе не знайдзеш. Дагэтуль мы не жылі, а цяпер жыццё пачынаем. Разумееш, сынку,—жыццё!

— Разумею, таварыш! Скажыце народу, што старое ніколі не вернецца.

Ці мог тады ўявіць капитан далейшы лёс гэтай маленькой жанчыны, якую спаткаў у горадзе Любчы 17 верасня 1939 года.

То была Праскоўя Лазараўна Калола з вёскі Весялова. Ідуцы дамоў па прасёлку, яна пра сябе паўтарала вялікі завет, што прынеслі людзі з усходу: «Скажыце народу, што старое ніколі не вернецца».

Няўжо шчасце прыпала і на яе долю? Ад самага нараджэння не прыпамінае яна светлага дня. Калі знясілена працай і клопатамі, маці з болем у сэрцы сказала дачцы: «Не хадзі, Праскоўюшка, у школу, трэба наймацца ў батракі»—дзяўчынка моцна спіснула вусны, але ні слязінкі з вачэй не скацілася. З того часу рэдка калі ўсміхалася. Няньчыла сътых і капрызных чужацкіх дзяцей, спала на анучках за печчу, потым пасвіла гусей, а калі крыху падрасла,—хадзіла жаць, даглядала жывёлу, вазіла гной, гнула спіну на сенажаці. Шыны гаспадар аднойчы моцна пабіў яе за разбітую шклянку. Замуж вышла таксама за бедняка. З двух гектараў дрэннай зямлі, што дастаў муж у спадчыну, ніяк не маглі пракарміць нарастаўшай сям'і, і таму прышлося працаўцаць удаваіх на памешчыка.

Прырода надзяліла Праскоўю чулым сэрцам і багатым розумам. Сярод сябровак яна вылучалася трапнасцю думкі, сур'ёзнасцю і справядлівасцю ў абыходжанні з людзьмі. І ў гэты светлы дзень вызвалення Захоўний Беларусі яна глыбока адчула велич карэннага павароту ў жыцці простых людзей, зразумела, што ад іх плённай працы залежыць іх уласнае шчасце.

У сваёй вёсцы Весялова яна першай начала ўпэўнена змагацца за будаўніцтва новага жыцця, думаючы, што з панамі пакончана раз і назаўсёды. Але ворагі дзе-ні-дзе затаіліся. Спачатку падкінулі Праскоўі запіску, каб спыніла агітацыю за калгас, потым спрабавалі забіць з-за вугла, нарэшце спалілі яе хату з усёй маёвасцю і жывёлай у той час, калі яна, сабраўшы 30 заяў ад жадаючых уступіць у калгас, паехала ў раён, каб прасіць сакратара райкома партыі прысутнічань на калгасным сходзе.

Але ўласныя няшчасці ні на хвіліну не пахісталі энергіі Праскоўі Калолы. Яна знайшла прытулак у суседзяў і з цвёрдаю воляй вяла змаганне за рэкордны ў раёне ўраджай. Узначальваючы шаляводчык звяно, яна першай выходзіла на калгаснае поле і прыходзіла дадому апошній.

Калі Калолу выклікалі на рэспубліканскую нараду перадвікоў сельскай гаспадаркі і павіншавалі з перамогай, яна адказала:

— Я яшчэ вельмі мала зрабіла. Не мяне трэба дзякаўцаць. Такія жанчыны, як я, мільёны такіх жанчын



Удзельніцы Маладзечанскага абласнога з'езда калгаснікай: звенявая калгаса імя Сталіна Астрэвецкага раёна А. Глазунова (злева) і звенявая калгаса імя Леніна Маладзечанскага раёна В. Іашкевіч за пакупкай мічуринскай літаратуры.

Фото Л. Мазелева.

шлюць сваю ўдзячнасць таварышу Сталіну. Ніхай наш голас дойдзе да Крэмля! Я абяцаю сабраць такі ўраджай, аб якім ніколі яшчэ не чулі ў былых «крэсах усходніх».

І гэта маленькая жанчына з вялікай волій стрымала-б сваё слова, каб не перашкодзіла вайна. Сям'ю Калолы выкінулі з пабудаванага калгасам новага дома. Дзеци яе ў ліку першых намечаны былі да адпраўкі на німецкую катаргу. Яны вымушаны былі хавацца ў лясах і балотах. Немцы і паліцаі палявалі за імі як за дзічынай. Аднойчы, калі старшы сын Праскоўі адпачывалі дома, у вёску рагтоўна награнуў німецкі атрад. Хлопчык ледзь паспей выскочыць у акно і забрацца па шыю ў ледзянную ваду бліжэйшага ручая. Закрыўшы галаву пажоўкым трысцем, ён наглядаў са свайго сховішча, як немец біў яго маці, патрабуючы выдаць сына. Так прасядзеў ён да позняга вечара, калі змардаваная маці змагла выратаваць сваё дзіця. Праз два дні хлопчык памёр. Матчына гора надламвае нават моцныя натуры. Але совецкія людзі таму і перамаглі, што не трацілі веры ў самыя цяжкія хвіліны. Мужна перанесла сваё гора і Праскоўя Калола.

І зноў, як і ў памятным 1939 годзе, стоячы на абоўчыне шашы, яна са слязмі радасці вітала Советскую Армію—вызваліцельніцу. Батальён імкліва пранёсся на аўтамашынах, даганяючы ворага, які ўцякаў у паніцы. І зноў да Праскоўі падышоў совецкі афіцэр і горача вітаў яе.

Праскоўя Лазараўна ўсіхвалівала адказала:

— Я ведла, што вы вернесься!

Яе волі не зламалі ні здзекі немцаў, ні смерць сына, ні цёмная поч акупацыі. Яна моцна памятала сваё абязцяние вырасціць нябачаны ў гэтых краі ўраджай.

У адноўленым калгасе яна ўзначаліла ільнаводчыні. У навакольных вёсках здаўна ўмацавалася думка, што лён тут не родзіць, таму і сеяць яго нівыгадна. Нават калгаснікі не верылі ў мэтазгоднасць вырошчвання лёну на тутэйшых палях. Памылковыя думкі пра лён Праскоўі парашыла разбіць сілою практикі.

На ініцыятыве Праскоўі Калола калгас «Большэвік» лягасць намецціў упершыню пасеяць лён. Яе звяно ўзяло на сябе нечуванае абавязцельства—зняць па сем цэнтнераў валакна і семя на кожным гектары.

Барацьбу за высокі ўраджай лёну Праскоўя Лазараўна пачала з вучобы. Але пачынаць навуку лёгка чалавеку, поўнаму сіл, калі жыццё не перайшло яшчэ той мяжы, за якой пачынаецца старасць. Аднак ні цяжкое жыццё ў панской няволі, ні пакуты ваенага часу не змаглі пахіснуць ваявыя характеристар Праскоўі, і яна цярпіла засела за книгі.

Старшы аграцом Любчанскаага сельгасадзела вёў запіс аб метадах, якімі карысталася Калола пры вырошчванні лёну. У гэтых сухіх агранамічных нататках можна сустрэць наступнае.

Ранній вясной для захавання вільгаті звяно забаранавала ўчастак, пракультывавала і праз тыдзень зноў забаранавала. Сабрала ўручную карэнне леташніх бур'янаў, старанна ачысціла поле. Сяўбу правяло сашніковай радковай сеялкай па 120 кілаграмаў на гектар. Палола, як толькі прабівалася пустазелле. Для падкормкі скарысталася попел, калінную соль і раздроблены птушыны памёт. Убіраць пачалі ў стады ваксовай даспеласці, бралі лён падвойным церабленнем. Сартавалі сцяблі на доўгае, сярэдніяе і кароткае. Своечасова рассцялілі і высушылі. Ураджай з участка ў 2,2 гектара склаў па



Жэня Філімонава — стаханаўка аўцагадобчай фермы калгаса імя Будзёнага Ушацкага раёна Полацкай вобласці.

Фото В. Марцыонка.

9,73 цэнтнера семя і па 10,55 цэнтнера валакна трываліцтага пумару. За зданае валакно і семя калгас атрымаў: 6,5 тоны зборожжа, на 8000 рублёў тканіны, 200 кілаграмаў цукру, шмат грошай.

Як быццам усё так проста. Нікага сакрату не адкрыла Калола. Але і аграном, што зрабіў гэты запіс, і сакратар райкома партыі, і самі калгаснікі маглі-б не мала цікавага расказаць аб арганізаторскіх здольнасцях звеннівой, аб яе нястомных клопатах, трывогах, недаспанных начах у змаганні з цяжкасцямі.


Не ўсе члены звяна разумелі важнасць паліўкі пасеву гноевай жыжкай, і прышлося іх пераконваць. У калгасе нехапала коней, і трэба было вышукваць сродкі для падвозкі мінеральных угнаенняў. Крыўдавалі члены звяна і на індывідуальную здзельшчыну, неабходна было растлумачыць ім, што яна ўводзіцца дзеля іх-же ўласных інтэрэсаў і інтэрэсаў дзяржавы. Прыйшлося паднімаць жанчын і на будаўніцтва ільнасушылкі. Так праходзілі герайчныя будні.

Праскоўя Калола, як сапраўды перадавы чалавек, усім сэрцам адчула вялікі сэнс вольнай працы на карысць Радзімы.

Маскоўскае радыё 29 сакавіка гэтага года паведаміла ўсюму свету аб tym, што былая батрачка, а цяпер звенявая калгаса «Большэвік» Любчанскаага раёна Праскоўя Калола атрымала высокую ўрадавую ўзнагароду—званне Героя Соціялістычнай Працы.

Такога лёсу дачакала старая сялянка за дзесяць год ад таго памятнага дня, калі да іх захалуснага гарэдка Любчы падышоў першы батальён Советскай Арміі, які прынёс доўгачаканае слова—свабода!

А. ТРЭЦЬЯКОУ.



Стаханаўкі Мінскага тонкасуконнага камбіната Людміла Цвірко (справа) і Лідзя Грынцэвіч.

Фото І. Шышко.

Выдатнае якасць

ВІНОУШЧЫЦА прадзільнага дэха Люда Цвірко прышла з агульнага сходу ўсхваляванай. Не зважаючы на вялікі шум дзяячага інтэрната, яна ў задуменні прысела за столік каля свайго ложка.

Сённяшні сход камбінатаўцаў прайшоў вельмі бурна. Выступалі комсамолкі-сяброўкі. Сказала і яна сваё слова. У іх кароткіх прамовах было столькі запалу юнацтва, столькі непахіснай рашучасці, добранадыхім імкненняў.

«Працаўцаў без браку, знізіць працэкт непрадукцыйных адыходаў, не дапускаць выхаду прадукцыі другога гатунку!» Гэты заклік Аляксандра Чуткіх—памочніка майстра Краснахолмскага камвольнага камбіната, пра які паведаміў сходу партorg, не выказна ўсхваляваў нашу моладзь.

Рабочыя Мінскага тонкасуконнага камбіната добра разумеюць, што прадукцыя з маркай іх прадпрыемства расходзіцца па ўсёй нашай краіне. Совецкія людзі купляюць бліскучы драп мінскай маркі на Урале і Далёком Усходзе, у Сібіры і на Каўказе. Рабочікам камбіната трэба працаўцаць так, каб спажыўцы заўсёды з падзякай маглі аб іх адазвацца: «Добры драп выпускаюць мінчане!»

І на выдатны пачын Аляксандра Чуткіх жыва адгукнуўся ўесь калектыў камбіната. На сваім агульнym сходзе рабочыя заяўлялі:

— Совецкім людзям з кожным днём усё лягчэй становіцца жыць. У іх дамы прышлі добрабыт і багацце. Натуральна, што і патрабаванні спажыўца ўзраслі. Кожны хоча на сіць паліто з найлепшага сукна, сукенку з самага прыгожага шоўку, выгодны і зgrabны абутак. Мы павінны аб гэтым паклапаціца.

Люда Цвірко асабліва востра адчула, што на яе, як брыгадзіра, ускладаецца цяпер яшчэ большая адказнасць. Яшчэ нядоўна ле сельфактар абслугоўвала трое рабочых: брыгадзір і лзве прысучалкі. Аднойчы інжынер камбіната папрасіў брыгадзіра-вінтуюшчыц абдумаць, ці нельга сельфактар абслугоўваць двамі. Старыя, спрэктываваныя работніцы — Саўчук, Бурмістраўва, Захараўа, улічыўшы ўсе магчымасці, згадзіліся з думкай інжынера. Усе погляды зварнуліся на маладых віントуюшчыц — Цвірко і Манькоўскую. Дзяўчата нядоўга хісталіся, упэўненыя ў тым, што заўсёды знайдуць дапамогу ў старэйшых сябровак, якія цярплюва працягуюць ім свой вопыт.

Люда Цвірко пачала працаўцаць з Лідай Грынцэвіч. Спачатку было цяжкавата. Сельфактар—машина складаная. У яе 360 верапей. На ёй роўніца, якая ідзе з апаратнай, ператвараецца ў мноства тонкіх і моцных шарсцянных піцяў. Абавязак прысучалак—сачыць за тым, каб не было разрыву. За гэтым складаным

працэсам сачыла цяпер адна Ліда Грынцэвіч. Ёй прышлося падвоіць увату і патрабаваць да сябе. Дзяўчата радаваліся:

— Вось і мы сталі «многастаночніцамі».

І яны мелі рацыю. У спецыфічных умовах прадзільнага цэха паменшанне колькасці рабочых за станком — своеасабліве выражэнне гэтага патрыятычнага руху на вытворчасці.

Прадзільная брыгада Люды Цвірко старалася працаўцаць так, каб было як мага меней «угараў» (кускоў нітак, якія прысучалка выкідае, злучаючы разарваныя). Інакш кажучы, дзяўчата змагаліся за тое, каб да мінімуму давесці адыход, што значыла знізіць працэкт браку.

Але цяпер, калі камбінат адазваўся на заклік А. Чуткіх, барацьба з «угарамі» стала асабліва ўпартай.

— Ведаеш, Ліда, — зварнулася Цвірко да сяброўкі, — мы можам даўбіца стопрацэнтнай якасці, калі пачнем працаўцаць з яшчэ большай уватай, ні на хвіліну не станем аднягвацца гутаркай. Не пашкадуем працы, каб наша комсамольская брыгада ішла ўперадзе.

Дзяўчата зварнуліся за парадай да старой віントуюшчыцы Саўчук.

— Вам, дзяўчата, найперш трэба строга размежаваць свае функцыі, — сказала Саўчук. — У Цвірко больш навыку. Яна здолее адзначасна і кіраваць сельфактарам і сачыць за

той часткай станка, якая, скажам, справа ад рэгулятара. А Ліда ўсю ўвагу павінна будзе зварнуць на левую частку. Тады ў вас і прадукцыйнасць і якасць павысяцца.

Парада прадзільшчыцы пайшла на карысць. Спаборнічаючы з волытнымі прадзільшчыцамі і падаграваемымі іх носіхамі, Цвірко і Грынцэвіч няспынна дабіваліся ўсё лепшых вынікаў. З нецярлівасцю чакалі яны канца дэкады. І вось 10 сакавіка быў абвешчаны пераможцы спаборніцтва. Люда Цвірко з хваляваннем прыняла ганаровы вымпел, на якім за златымі літарамі было вышыта: «Лепшай вінтоўшчыцы за выдатную

якасць». Дасягненнем брыгады Цвірко за дэкаду было: 100 працэнтавыдатнай якасці, 131 працэнт выпрацоўкі і мінімум «угараў».

Пачалася новая дэкада. Комсамолкі Люда і Ліда і на гэты раз не аддалі вымпела.

На камбінаце нядыўна ўведзен новы метад барацьбы за чесць мінскай маркі. Па ініцыятыве брыгадзіраў-прадзільшчыц, падтрыманай партарганізацыяй і дырэकцыяй камбінату, арганізавана скразная брыгада выдатнай якасці, якая бярэ на сябе выраб балтыйскага драпу — гонару камбінату. Гэты драп, акрамя звычайнай, будзе мець яшчэ і асаўствую

марку брыгады. Прымаць удзел у вытворчасці драпу з асаўством маркай маюць права толькі лепшыя.

Комсамолкі Цвірко і Грынцэвіч зацічаны ў скразную брыгаду. За работай свайго сельфактара яны сочанціпер з асаўствай пільнасцю, ведаючы, што бракаваная нітка пры звязванні ворсу ў адзелачным цэху можа нанесці непапраўныя страты; нож зразжа яе, і драп пойдзе ў брак.

Усе рабочыя, занятыя ў гэтым працэсе, працуяць бездакорна. І калі балтыйскі драп даходзіць да браку-шчыцы, яна з прыемнасцю адзначае: «Ніводнага метра браку»

Р. ИВАНОВА.

ЗА ЗВЫШПЛАННЫ ПРЫБЫТАК

Калі на прадпрыемствах краіны пачалося соцыялістычнае спаборніцтва за павелічэнне выпуску прадукцыі і паскарэнне абарачальнасці абаротных сродкаў, на нашым заводзе прайшлі бурныя сходы. Кожны цэх браў на сябе конкретныя абавязацельствы: павысіць прадукцыйнасць працы, знізіць працэнт браку, узмацніць дысцыпліну. Рабочыя падлічлі, колькі сродкаў у год зможа зэканоміць завод для краіны.

У нашым механічным цэху выпрацоўваюцца ў асноўным дэтали для машынай саломарэзкі «РСБ-1,0», для поўскладанай малатарні «БР-23» і амаль усе часткі для складанай малатарні «МК-1100». Я працую тэхнолагам цэха, або, па сутнасці, першым памочнікам начальніка цэха па якасці. Тэхнолаг, якіх іншы, павінен ведаць прычыны браку і своечасова прымаць належныя меры. Разам са старшим майстром цэха П. Цімашэнка сачу за тэхналогіяй вытворчасці, за выхадам прадукцыі добрай якасці.


Асаўствіва дбайна адносяцца да аблістывання і інструменту комсамольска-маладзёжныя брыгады. Яны сталі прыкладам у працы і дысцыпліне. Па ініцыятыве комсамольцаў увесь бягучы рамонт праводзіцца сіламі свайго цэха, без дапамогі галоўнага тэхнолага. Ні адна хвіліна рабочага часу не пропадае даремна. Цэх з ме-

сяца ў месяц перавыконвае план. Выдатна працуяць жанчыны нашага цэха З. Шапавалава (выконвае план на 300 прац.), О. Яўсеенка (288 прац.), Е. Жарэбчанка (207 прац.), Т. Талкачова (180 прац.).

Добраусмленная праца нашых рабочых дала заводу магчымасць скраціць тэрмін вытворчасці складанай малатарні і на кожную яе адзінку высьвабадзіць 10 рублёў абаротных сродкаў, на адну саломарэзку — 55


канек, на малатарню — 85 канек. На першы погляд гэта як быццам і не многа. Але калі прыняць пад увагу, што наш цэх выпускае за год тысячи малатарань і саломарэзак, то стане ясна, што за год у бюджет нашай дзяржавы ўвойдуть многія тысячи рублёў як звышпланавы прыбытак.

В. ВОЛКАВА,
тэхнолаг механічнага цэха завода
«Гомсельмаш».



Гродна. Набівачны цэх табачнай фабрыкі. Лепшая набіўшчыца М. Гаева выполніла сваю норму на 130—140 працэнтага.

Фото Я. Босіна.



28 сакавіка споўніўся 81 год з дня нараджэння вялікага рускага пісьменніка, асновапаложніка совецкай літаратуры — Алексея Максімавіча Горкага. Гэту дату шырока адзначыла ўся грамадскасць нашай краіны.

А. М. Горкі быў беззаетным другам працоўных, палымяным патрыётам сваёй Радзімы, натхняльнікам барацьбы за комунізм. Уся яго творчасць цесна звязана з ростам рэвалюцыйнага руху ў нашай краіне, прасякнута самай перадавой рэвалюцыйнай ідэйнасцю.

У творчасці Горкага значнае месца займаюць жаночыя вобразы. Вялікі пісьменнік ведаў, што толькі ва ўмовах соціялістычнага грамадства жанчына зможа стаць раўнапраўнай, поўнасцю разгарнуць свае творчыя сілы і таленты. Вобразы жанчын у пісьменніка авеяны вялікай душэўнай цеплынёю. У радзе сваіх твораў («Вывад», «Дваццаць шэсць і адна», «Страсці-мардасці» і іншых) аўтар з вялікаю сілай малое трагедыю падняволънага становішча жанчыны ў капиталістычнам грамадстве. Разам з тым ён паказвае шляхі яе вызвалення і далучэння да актыўнай рэвалюцыйнай барацьбы.

У аповесці «Маці» Горкі дае высокародны вобраз Нілаўны, якая з цёмнай забітай жанчыны вырастает ў барацьбіта-рэвалюцыянеры і для свайго сына-большэвіка становіцца бліжэйшим таварышам.

У творах Горкага дасканала паказана нараджэнне новага, соціялістычнага грамадства, новых адносін, новых людзей, якіх яшчэ не ведала гісторыя.

Совецкі народ горача любіць творы Горкага. Яго кнігі чытаюць і перачытаюць мільёны совецкіх людзей, працоўных ўсяго свету. Творы Горкага вучачь ненавідзець капиталістычных драпежнікаў — ворагаў міру і дэмакратыі, выхоўваюць пачуцце патрыятызма і гордасці за нашу магутную соціялістычную Радзіму.

Ніжэй мы змяшчаем XXIX раздзел з аповесці «Маці» і горача рэкамендуюем нашым чытачам прачытаць цалкам гэты выдатны твор.


І А ВУЛІЦЫ марознае паветра суха і мочна абняло цела, прайшло ў горла, заказытала ў носе і на секунду спіснула дыханне ў грудзях. Спыніўшыся, маці азірнулася: блізка ад яе на рагу стаяў рамізік у кашлатай шапцы, далёка — ішоў нейкі чалавек, схіліўшыся, уцягваючы галаву ў плечы, а наперадзе яго ўпіскакі бег салдат, паціраючы вуши.

— Мабыць, у краму паслалі салдаці! — падумала яна і пайшла, з прыемнасцю слухаючы, як молада і гучна рыпіць снег пад яе пагамі. На вакзал яна прышла рана, яшчэ не быў гатовы яе поезд, але ў бруднай, закурэлай дымам зале трэцяга класа ўжо сабралася шмат наўда — холад прыгнаў сюды чыгуначных рабочых, прышлі пагрэцца рамізікі і нейкія дрэнна апранутыя, бяздомныя людзі. Былі і пасажыры, некалькі сялян, тоўсты купец у енотавай футры, поп з дачкою, рабай дзяўчынай, чалавек пяць салдат, сумятлівія мяшчане. Людзі курылі, гутарылі, пілі чай, гарэлку. Каля буфета нехта гучна смяяўся, над галовамі плавалі хвалі дыму. Вішчэлі, адчыняючыся, дзвёры, дрыжэлі і звінілі шыбы, калі дзвярыма з шумам стукалі. Пах табаку і салонай рыбы густа біў у нос.

Маці села ля ўваходу на відным месцы і чакала. Калі адчыняліся дзвёры — на яе палятала воблака халоднага паветра, гэта было прыемна ёй, і яна глыбока ўдыхала яго поўнымі грудзымі. Уваходзілі людзі з клункамі ў руках — цяжка апранутыя, яны нязграбна чапляліся ў дзвярах, лаяліся і, кінуўшы на падлогу ці на

МАЦІ

М. ГОРКІ





М. ПРКІ

лаўку рэчы, абрасалі сухую нама-
разь з каўняроў паліто і з рукавоў,
абціраючы яе з барады, вуеоў, крак-
тала.

Увайшоў малады чалавек з жоў-
тым чамаданам у руках, хутка азір-
нуўся і пайшоў праста да маші.

— У Москву? — нягromка запы-
таў ён.


— Так. Да Тані.

— Вось!

Ён паставіў чамадан ля яе на лаўку, шпарка выняў
папіросу, закурыў яе і, прыпадніўши шапку, моўчкі
пайшоў да другіх дзвярэй. Маці нагладзіла рукой хо-
лодную скuru чамадана, аблакацілася на яго і, задаво-
леная, пачала разглядаць публіку. Праз хвіліну яна
устала і пайшла па другую скамейку, бліжэй да выходу
на перон. Чамадан яна лёгка трымала ў руках, ён быў
невялікі, і ішла, узняўши галаву, разглядаючы тва-
ры, што мільгалі перад ёю.

Нейкі малады чалавек у кароткім паліце з узятым
каўняром сутыкнуўся з ёю і моўчкі адскочыў, узмахнуў-
ши рукою да галавы. Ёй здалося нешта знаёмае ў ім,
яна азірнулася і ўбачыла, што ён адным светлым вокам
глядзіць на яе з-за каўняра. Гэта пільнае вока ўкалола
яе, рука, у якой яна трымала чамадан, уздрыгнулася,
і ноша раптам пацяжэла.

— Я недзе бачыла яго! — падумала яна, затлушаю-
чы гэтай думкай непрыемнае і смутнае адчуванне ў
грудзях, перашкаджаючы другім словам адзначыць па-
чуще, якое паціху, але ўладна сціскала сэрца холадам.



Мал. П. Астроўскага.

А яно расло і ўзімалася да горла, поўніла рот сухой
гаркатою, ёй няспечна захацелася павярнуцца, зірнуў
яшчэ раз. Яна зрабіла гэта — чалавек, асцярожна пера-
ступаючы з ногі на ногу, стаяў на тым самым месцы,
здавалася, ён нечага хоча і не адважваецца.

Яна не спяшаючыся падышла да лаўкі і села, асця-
рожна, павольна, быццам баючыся нешта парваць у
самой сабе. Памяць, абуджаная вострым прадчуваннем
бяды, двойчы паставіла перад ёю гэтага чалавека —
адзін раз у полі, за горадам, пасля ўцёкаў Рыбіна, дру-
гі — у судзе. Там побач з ім стаяў той акалодачны, яко-
му яна няправільна паказала шлях Рыбіна. Яе ведалі,
за ёю сачылі — гэта было зразумела.

— Папалася? — запытала яна ў самой сябе. А праз
хвіліну адказала, уздрыгваючы:

— Можа, яшчэ не...

І тут-же, намогшыся, строга сказала:

— Папалася!

Азіралася і нічога не бачыла, а думкі адна за адною
іскрамі затараліся і гаслі ў яе мазгах.

— Шакінуць чамадан, — уцячы?

Але больш ярка мільганула другая іскра:

— Сынава слова кінуць? У такія рукі...

Яна прытуліла да сябе чамадан.

— А — з ім уцячы?.. Бегчы...

Гэтыя думкі здаваліся ёй чужымі, нібы нехта іх
звонку твалтам утыкаў у яе. Яны яе палілі, апекі іх
балюча калолі мозг, хлясталі па сэрцы, як агністыя
ніці. І, абуджаючы боль, крыўдзілі жанчыну, адганяю-
чы яе прэч ад самой сябе, ад Паўла і ўсяго, што ўжо
зраслося з яе сэрцам. Яна адчувала, што яе настойліва
спіскае варожая сіла, цісне ёй на плечы і грудзі, пры-
ніжае яе, апускаючы ў мярцвяны страх; на вісках у
яе моцна забіліся жылы, і карэнням валасоў зрабілася
цёпла.

Тады, адным вялікім і разкім намаганнем сэрца, якое
нібы скаланула яе ўсю, яна пагасіла ўсе гэтыя хітрыя,
маленкія, слабыя агеньчыкі, уладна сказаўши сабе:

— Сорам!

Ёй адразу зрабілася лепш, і яна зусім памацнела,
дадаўши:

— Не рабі сынуну сораму! Ніхто не баіцца.

Шпіён паклікаў стоража і нешта шантаваў яму, па-
казваючы на яе вачыма. Стораж аглядваў яго і пяўся
назад. Падышоў другі стораж, прыслухаўся, нахмурыў
бровы. Ён быў стары, буйны, сівы, няголены. Вось ён
кінуў шпіёну галавой і пайшоў да лаўкі, дзе сядзела
 маші, а шпіён шпарка знік некуды.

Стары ішоў не спяшаючыся, уважліва мацаючы
злоснымі вачымі яе твар. Яна падсунулася глыбей на
лаву.

— Толькі-б не белі...

Ён спыніўся побач з ёю, памаўчаў і ціха, сурова
спытаў:

— Што глядзіш?

— Нічога.

— Бач ты, — зладзейка! Старая ўжо, а — туды-ж!

Ёй здалося, што яго слова выцялі яе па твары, раз
і два; злыя, хрыплыя, яны рабілі балюча, нібы рвалі
пчокі, выбівалі вочы...

— Я? Я не зладзейка, брэшаш! — крыкнула яна
ўсімі грудзьмі, і ўсё перад ёю закружылася ў віхры яе
абурэння, ап'яніяючы сэрца гаркатою крыўды. Яна
ірванула чамадан, і ён адчыніўся.

— Глядзі! Глядзіце ўсе! — крычала яна, устаючы,
узмахнуўши над галавою пачкаю выхапленых пракла-

мацай. Скрозь шум у вушах яна чула крыкі людзей, што збягаліся адусюль, і бачыла—беглі шпарка, усе, з усіх бакоў.

— Што такое?

— Вось, шпіён...

— Што гэта?

— Украва, гавораць...

— Паважная такая,—ай-ай-ай!

— Я не зладзейка!—гаварыла маці на ўвесь голас, крыху супакойваючыся, бачачы людзей, што цесна напіралі на яе з усіх бакоў.

— Учора судзілі палітычных, там быў мой сын — Власаў, ён сказаў прамову—вось яна! Я вязу яе людзям, каб яны чыталі, думалі пра праўду...

Нехта асцярожна пацягнуў паперы з яе рук, яна ўзмахнула імі ў паветры і кінула ў натоўп.

— За гэта таксама не пахваляць!—крыкнуў нечы палахлівы голас.

Маці бачыла, што паперы ханаюць, хаваюць за пазухі, у кішэні,—гэта зноў моцна паставіла яе на ногі. Спакойней і мацней, уся напружаючыся і адчуваючы, як у ёй расце абдужаная гордасць, разгараецца прыдушеная радасць, яна гаварыла, ханаючы з чамадана пачкі паперы і раскідаючы іх улева і ўправа ў нейчыя быстрыя, прагавітыя руки.

— Завошта судзілі сына майго і ўсіх, хто з ім—вы ведаецце? Я вам скажу, а вы паверце сэрцу матчынаму, сівым валасам яе—учора людзей за тое судзілі, што яны нясуць вам усім праўду! Учора даведалася я, што праўда гэта... ніхто не можа спрачацца з ёю, ніхто!

Натоўп замоўкі і ўзрастаў, робячыся ўсё больш шчыльным, з'яднана абкружаючы жанчыну кальцом жывога цела.

— Беднасць, голад і хваробы, вось што дае людзям іх праца. Усе супраць нас—мы дохнем ўсё наша жыццё дзень-у-дзень за працай, заўсёды ў будзе, у ашуканстве, а з нашай працы цешацца і аб'яднаюцца іншыя, і тримаюць нас, як сабак на ланцугу, у цемры—мы нічога не ведаем, і ў страху—мы ўсяго баймося! Ноч—наша жыццё, цёмная нача!

— Так!—глуха пратучэла ў адказ.

— Заткні глотку ёй!

За натоўпам маці заўважыла шпіёна і двух жандароў, і яна спяшалася аддаць апошнія пачкі, але калі рука яе апусцілася ў чамадан, там яна спаткала пейчу чужую руку.

— Бярыце, бярыце!—сказала яна, нахіляючыся.

— Разыйдзіся!—крычалі жандармы, штурхаючы людзей. Яны паддаваліся штуршкам неахвотна, заціскалі жандармаў сваёю масаю, перашкаджалі ім, мабыць, не жадаючы гэтага. Іх уладна прыцягвала сівая жанчына з вялікім сумленнымі вачымі на добрым твары, і, раз'яднаныя жыццём, адварваныя адзін ад аднаго, цяпер яны зліваліся ў нешта цэлае, сатрэтыя агнём слова, якога, можа, даўно шукалі і пратнулі шмат якія сэрцы, пакрыўданыя несправядлівасцямі жыцця. Бліжэйшыя стаялі моўкі, маці бачыла іхнія прагнанія—уважлівия вочы і адчувала на сваім твары ўсплае дыханне.

— Упякай, старая!

— Зараз забяруць!..

— Ах, дзёрская!

— Прэч! Разыйдзіся!—усё бліжэй чуліся крыкі жандармаў. Людзі перад маці пахістваліся на нагах, ханаючыся адзін за аднаго.

Ёй здавалася, што ўсе гатовы зразумець яе, паверыць ёй, і яна хацела, спяшалася сказаць людзям,

усё, што ведала, усе думкі, сілу якіх адчувала. Яны лёгка ўсплывали з глыбіні яе сэрца і складаліся ў песню, але яна пакрыўджана адчувала, што ёй нестаете голосу, хрышціц ён, уздрыгвае, рвеца.

— Слова сына майго—чыста слова рабочага чалавека, непадкупнай души! Пазнавайце непадкупнае па смеласці!

Нечыя маладыя вочы глядзелі ёй у твар з захапленнем і са страхам.

Яе штурхнулі ў трудзі, яна пахінулася і села на лаўку. Над галовамі людзей мільгали руکі жандармаў, яны хапалі за каўняры і плечы, адкідалі ўбок целы, зрывалі шапкі, далёка адкідаючы іх. Усё пачарнела, захісталася ў матчыных вачах, але, перамагаючы сваю стому, яна яшчэ кричала рэшткамі голосу:

— Збірай, народ, сілы свае ў адзіную сілу!

Жандарм вялікай чырвонай рукою схапіў яе за каўнер, склануў.

— Маўчи!

Яна ўдарылася талавою аб сцяну, сэрца агарнуў на секунду едкі дым страху і зноў яно ярка ўзгарэлася, разагнаўшы дым.

— Ідзі!—сказаў жандарм.

— Не бойцяся нічога! Няма пакуты горшай, чым тая, якою вы ўсё жыццё дыхаеце...

— Маўчаць, кажу!—жандарм узяў пад руку яе, тузануў. Другі схапіў другую руку і, буйна крочачы, яны павялі маці.

— Якая кожны дзень грызе сэрца, сушыць грудзі!

Шпіён забег уперад і, грэзячы ёй у твар кулаком, піскліва крикнуў:

— Маўчаць, ты, сволач!

Вочы ё яе шырока раскрыліся, бліснулі, задрыжэла сківіца. Упіраючыся нагамі ў слізкае каменне падлогі, яна крикнула:

— Душу ўваскресшую—не заб'юць!

— Сабака!

Шпіён ударыў яе ў твар кароткім узмахам рукі.

— Так яе, падлу старую!—прагучэў зларадны голос.

Нешта чорнае і чырвонае на момант асяляпіла вочы маці, салоны смак крыві напоўніў рот.

Дробны, яркі выбух крыкаў ажывіў яе.

— Не смей біць!

— Хлоццы!

— Ах ты, падлюга!

— Дай яму!

— Не залъюць крывёю розум!

Яе штурхалі ў шыю, спіну, білі ў плечы, па галаве, ўсё закружылася, закруцілася пёмнай ріхурай у крыках, галащэні, свіске, нешта густое, прарэзлівае лезла ў вушы, набівалася ў горла, душыла, падлога праўльвалася пад яе нагамі, хісталася, ногі падгіналіся, цела ўздрыгвала ў пякучым болі, ацяжэла і хісталася, бяссільнае. Але вочы яе не згасалі і бачылі шмат іншых вачэй—яны гарэлі знаёмым ёй смелым, вострым агнём—родным яе сэрцу агнём.

Яе штурхалі да дзвярэй.

Яна вырвала руку, схапілася за вушак.

— Морамі крыві не пагасяць праўды...

Ударылі па руцэ.

— Толькі злосці намножыце, вар'яты! На вас яна падзе!

Жандарм схапіў яе за горла і пачаў душыць.

Яна хрыпела.

— Няшчасныя...

Хтосьці адказаў ёй голасным рыданнем.

ШЛЯХ У НАВУКУ

М. МІХАЙЛАВА.

ГЛУХАЯ вёсачка, якая загубілася ў лясах Магілёўшчыны, дзе нарадзілася і расла Любоў Іванаўна Фіглоўская, пічым асаблівым не адрознівалася ад многіх іншых дарэволюцыйных беларускіх вёсак.

Не лёгка было выбрацца з гэтай глухамані, і не шмат было шчасліўцаў, якім гэта ўдавалася. Асабліва дзяўчыне не было куды падацца. Хіба толькі ў служанкі да паноў у горад. І хто ведае, што чакала дзяўчынку з сям'і маламоцнага селяніна Фіглоўскага, калі-б гэта старое, цёмнае жыццё вёскі Пяшчовічы, Клімавіцкага павету, не ўскаланула рэвалюцыя.

Разам з совецкую ўладай сюды прышло і новае жыццё. Разам з ім для моладзі раскрыліся прывабныя перспективы — адкрывся шлях у наўку.

Вучоба Любы Фіглоўскай, як і многіх яе сябровак, ужо не абмежавалася трохкласнай царкоўна-прыходскай школай. Канчаючы школу, яна ўжо тады цвёрда вырашила стаць настаўніцай. І часта ў яе дзяўчынам задорлівым выабражэнні рысаваўся прывабны малюнак будучыні: школа, дзе настаўніцай яна, Люба Фіглоўская.

Мара дзяўчыны з вёскі Пяшчовічы ажыццяўлялася ў 1927 годзе. Скончыўшы Магілёўскі педагогічны тэхнікум, 17-гадовая Любоў Фіглоўская паехала настаўніцаць на Палессе, у чатырохкласную школу вёскі Каплічы, Калінкавіцкага раёна.

Два гады работы ў школе не прыйшлі дарэмна. Яны ўдыхнулі новую сілу, расшырылі светапогляд маладой настаўніцы, узбагацілі яе жыццёвымі вопытам, абудзілі імкненне да ведаў, да наўкі. І, працуячы ў школе, Любоў Іванаўна ўпартая павышае свае веды, рыхтуеца ў вышэйшую наўчальную установу.

Гэта быў не лёгкі час. Краіна яшчэ залечвала раны, нанесеныя грамадзянскай вайной. Вышэйшых наўчальных установ на Беларусі было мала, і толькі ў Мінску. Але, не гледзячы на цяжкасці, Любоў Фіглоўская ў ліку выдатна вытрымаўшых іспыты паступае на другі курс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Хутка і цікава прамінулі студэнція гады, Любоў Іванаўна, заўжды

адметная данытлівасцю, цярпілівасцю і настойлівасцю, за час універсітэцкай вучобы выявіла свае здольнасці да наўкова-даследчай работы. Разам з лепшымі дыпломнікамі яна была паслана ў аспірантуру пры Маскоўскім інстытуце імя Леніна.



Л. І. Фіглоўская

У гэтыя гады Любоў Іванаўна працуе над вельмі важнай і актуальнай тэмай — «Шлях да рэалізма», паспяхова абараняе дысертацию на гэту тэму, за што ёй прысвойваецца вучоная ступень кандыдата філалагічных наўк. На Беларусі яна была першая жанчына-вучоная ў галіне совецкай літаратуры.

Пацяклі гады практичнай работы. Надышоў час аддаць народу веды, набытыя за доўгія гады вучобы. Кандыдат філалагічных наўк Любоў Іванаўна Фіглоўская амаль 13 год працуе ў вышэйшых наўчальных установах горада Мінска. У Педагагічным інстытуце яна чытае курс совецкай літаратуры. Аднак ранейшая страсць да наўковага даследавання, уласцівая яе харектару, не пакідае яе. Педагагічную работу Любоў Іванаўна паспяхова сумяшчае з наўковай дзейнасцю. Яна доўгі час працуе вучоным сакратаром Інстытута літаратуры Акадэміі наўук БССР, прымае непасрэдны ўдзел у складанні падручнікаў па курсу беларускай літаратуры.

У пасляваенныя гады Любоў Іванаўна асаблівую ўвагу ўзяляе распрацоўцы праблем сучаснай беларускай літаратуры. Яна напісала рад работ: «Бядуля і беларускія парадынныя паэмы», «Творчасць Крашэвіча і Бядулі», «Радзіма і народ у літаратурнай творчасці Гуналы», «Якуб Колас аб Вялікай Айчыннай вайне» і на іншыя тэмамі.

Любоў Іванаўна не замыкаецца ў вузкія рамкі наўковай работы. Наўкова-даследчую і педагогічную дзейнасць яна сумяшчае з вялікай грамадскай работай. Яе лекцыі і даклады на літаратурныя тэмамі можна часта пачуць на буйнейшых прадпрыемствах і ў наўчальных установах Мінска.

Комуністка Любоў Іванаўна Фіглоўская другі раз выбіраецца дэпутатам Мінскага гарадскога савета.

Нядоўна ў жыцці тав. Фіглоўской адбыўся новы паварот — яна залічана дактарантам Маскоўскага інстытута сусветнай літаратуры Акадэміі наўук СССР.

У сучасны момант Любоў Іванаўна распрацоўвае даўно захаплівшую яе тэму: «Якуб Колас — асноваложнік беларускай соцывілістычнай літаратуры». Яна раскрывае ўсебаковую дзейнасць беларускага народнага паэта Якуба Коласа, творчасць якога знамяне цэлы новы этап у развіцці беларускай літаратуры, яе цесную арганічную сувязь з рускай рэвалюцыйна-дэмакратычнай літаратурай.

Вельмі часта далёка за поўнач у невялікім утульным пакойчыку дактаранта Фіглоўскай не гасне свяцло. Крапатліва разбіраючы і перечытаючы старыя, пажоўклья нумары газеты «Наша ніва», на стронках якой упершыню пачаў друкавацца Якуб Колас, і іншыя архіўныя дакументы, Любоў Іванаўна крок за крокам вывучае жыццё і дзейнасць маладога паэта, тую соцывільную абстаноўку, сярод якой ён жыў і працаваў.

Такі жыццёвы шлях прашла сялянская дзяўчына з беларускай вёскі Пяшчовічы. Лёс Любові Іванаўны Фіглоўской — гэта светлы лёс нашай моладзі.

ЛІЧБЫ РОСКВІТУ СІЛ І МАГУТНАСЦІ

ПЯТАЯ сесія Вярхоўнага Совета Беларускай Савецкай Соціялістычнай Рэспублікі, што праходзіла з 12 па 14 красавіка, зацвердзіла дзяржаўны бюджет (прыбыткі і выдаткі) рэспублікі на 1949 год.

Выбраннікі народа дэталёва абмеркавалі гэтае важнейшае дзяржаўнае пытанне, якое мае вялікае значэнне для далейшага росквіту народнай гаспадаркі, культуры і навукі рэспублікі.

Бюджэт нашай рэспублікі ярка сведчыць аб магутным росце і вялікіх поспехах беларускага народа, дасягнутых пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі і вядомага Сталіна.

За чаславаенныя гады далёка наперад пайшла прамысловасць рэспублікі. У строй уведзены новыя фабрикі і заводы. План выпуску валавой прадукцыі ў 1948 годзе выкананы ўсёй прамысловасцю на 106 працэнтаў. Прырост у параўнанні з 1947 годам складае 44 працэнты. Гэтыя поспехі сталі магчымымі ў выніку велізарнага вытворчага і палітычнага ўздыму сярод рабочых, работніц, інжынерна-тэхнічнага персанала, у выніку велізарнай дапамогі партыі і ўрада беларускому народу.

Няўхільна ідуць угару і сельская гаспадарка, навука і культура рэспублікі. На нашых вачах з руін і папялішчаў устаюць гарады і вёскі, яшчэ прыгажэйшыя, чым былі да вайны. Хто бачыў сталіцу рэспублікі Мінск у першыя дні пасля вызвалення ад німецка-фашыстскіх захопнікаў, той цяпер можа наглядна пераканацца ў tym, як хутка наша краіна залечвае цяжкія раны вайны. У сельскай мясцовасці за апошнія гады адноўлена і пабудавана 375,5 тысячи жылых дамоў і пераселена ў іх з заміянаў больш 2 мільёнаў чалавек. Пабудавана 41,1 тысяча грамадскіх будынкаў у калгасах і 7200 культурна-бытавых установ.

Дзяржаўны бюджет на 1949 год вызначаны па прыбытках у 3.752.125 тысяч рублёў і па выдатках у 3.741.096 тысяч рублёў, з перавышэннем прыбыткаў над выдаткамі на 11.029 тыс. руб. У параўнанні з мінулым годам прыбыткі бюджета БССР узрастаюць на 146.515 тысяч рублёў.

Адкуль, з якіх крыніц бяруцца прыбыткі бюджета? Галоўным чынам з паступленняў ад соціялістычных прадпрыемстваў у парадку падатку з абароту і адлічэнняў ад прыбыткаў. Прыйдзеткі па гэтых крыніцах складаюць амаль 70 працэнтаў усіх прыбыткаў бюджета. Адсюль лёгка зразумець, якое вялікае значэнне мае паспяховая работа нашых прадпрыемстваў. Самаадданая праца рабочых і работніц, калгаснікаў і калгасніц прымнажае багацці нашай Радзімы. А чым багацці наша краіна, tym лепш жывеца кожнаму працоўнаму, бо ў нас інтэрэсы дзяржавы і народа адзіны.

Бюджэты капиталістычных краін кладуцца цяжкім ярмом на плечы працоўных. Прыйдзеткі гэтых бюджетаў у большай іх частцы складаюцца з велізарных, усё ўзрастаючых падаткаў з насельніцтва, зніжэння заробкай платы, павелічэння эксплуатацыі рабочага класа і разарэння сялянства. Куды-ж ідуць гэтыя гроши, залітая потам і крывёю працоўных? Можа быць на будаўніцтва школ або радзільных дамоў, на дзіцячыя сады або дамы для састарэлых? Не, буржуазныя дзяржавы трацяць гэтыя гроши на павелічэнне ўзбраенняў, на падрыхтоўку новай вайны, якой так

прагнуць магнаты капітала. У Амерыцы, напрыклад, ваенныя выдаткі складаюць больш палавіны ўсяго бюджета бягучага года. У Англіі на ваенныя патрэбы ідзе зараз утраць больш, чым у 1938—1939 гадах.

Гарматы замест мяса—лозунг фашысцкай Германіі—стаў зараз вядучым для кіруючых колаў Амерыкі, Англіі і іншых капиталістычных дзяржаў.

Наша совецкая Радзіма ўшэўпеша глядзіць у заўтрашні дзень. Выдаткі з нашага бюджету ідуць на паспяхове выкананне народна-гаспадарчага плана чацвертага года піцігодкі, на будаўніцтва новых фабрик, заводаў, электрастанцый, жылых дамоў. З пачуццём законнай гордасці адзначаем мы той факт, што 88,6 працэнта бюджета накіроўваецца на фінансаванне народнай гаспадаркі і культурна-бытавых патрэб насельніцтва. Каля 67 працэнтаў усіх асігнаванняў на соціяльна-культурныя мерапрыемствы ідуць на народную асвету. Выдаткі па ўсеагульнаму навучанню павялічваюцца амаль на 15 працэнтаў супраць мінулага года. Сёлета пачнуць працаваць 265 новых сярэдніх і сямігадовых школ.

У бюджетце ярка адлюстраваны клопаты партыі і ўрада аб маці і дзецях. Значна павялічваюцца выдаткі на ўтриманне дзіцячых установ, на дапамогу многадзетным і адзінокім маці, на ахову здароўя.

У нашай краіне кожная дзяржаўная капейка павінна быць на ўліку. У беражлівым выдаткованні сродкаў многа можа зрабіць і жаночы актыў. У школе, дзіцячым доме, ясліх, садзе, у грамадскай сталовай і гандлёвой сетцы актыўісткі могуць прынесці вялікую карысць. Ад іх пільнага вока не павінна ўкрыцца ні адно злоўживанне. Падатак з насельніцтва, дзяржаўныя пазыкі таксама складаюць частку прыбыткаў бюджета, і тут нашы актыўісткі павінны быць перадавікамі.

Жанчыны нашай рэспублікі разам з усім беларускім народам прыкладуць усе свае намаганні, каб выкананы дзяржаўны бюджет на 1949 год. Зарукаў гэтаму—магутнае соціялістычнае спаборніцтва за датэрміновое выкананне чацвертага года сталінскай піцігодкі, якое шырока разгарнулася па ўсёй нашай краіне.



Пятая сесія Вярхоўнага Совета БССР,
У зале паседжанняў.

Сям'я АзЕРНІКАВЫХ

ЖЕХТА з настаўнікаў сказаў аднойчы пра АзЕрнікаў:

«Вялікая дружба Тацяны Іванаўны і Владзіміра Канстанцінавіча, загартаваная і правераная шматгадовым сумесным жыццём, дастойна пераймання, іх беззаветнае служэнне Радзіме—захаллення».

І гэта—не пустыя слова.

... 37 год таму назад, толькі што скончыўшы гімназію, Тацяна Іванаўна правяла свой першы ўрок у Полацкай пачатковай школе дабрачыннага таварыства. Яна прышла сюды, каб перад абяздоленымі сиротамі і дзецьмі гарадской бедноты раскрыць усю разнастайнасць навакольнага свету, расказаць пра Каліноўскага, Пугачова, Разіна. Аднак вельмі хутка ёй далі зразумець, каб ад падобных намераў яна рапушча адмовілася, бо дзесям даволі ведаць закон божы ды чатыры праўлы арыфметыкі.

Прыкладна ў гэты-ж час у вёсцы Любжына, што каля Віцебска, пачаў настаўніцаў Владзімір Канстанцінавіч АзЕрнікаў. Малады і энергічны, ён не разгубіўся, убачыўшы, што вёска не мае пават будынка для школы. Выпрасіў у старасты напоўразваленую хату, сяляне самі падправілі яе, парабілі для сваіх дзяцей парты. Так пачала сваё існаванне Любжынская пачатковая сельская школа.

Не мінула і года, як маладому настаўніку прышлося пакінуць работу: школьнаму інспектару дапеслі, што АзЕрнікаў недобранадзейны—дзеці з цікавасцю слухаюць яго небяспечныя гутаркі пра дзекабрыстаў, Ка-першіка, Дарвіна.

Абодвух—і Тацяну Іванаўну і Владзіміра Канстанцінавіча—літаральна выратавала Каstryчніцкая рэвалюцыя. Шмат пакутвалі яны ад того, што не маглі як належыць вучыць дзяцей бедноты. А цяпер здзейспліся ўсе іх жаданні. З усім запалам ламалі яны школьнную руціну, наладзілі курсы па ліквідацыі нешыменнасці сярод дарослых. І ўсё гэта рабілі ўжо разам: іх жыццёвия дарогі зыйшліся.

Скончыўшы Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Владзімір Канстанцінавіч пачаў працаваць у адной школе з Тацянай Іванаўнай. Ён спецыялізуваўся па прыродазнаўству і хіміі, а Тацяна Іванаўна выкладала рускую і беларускую мовы. Але розніца «спецыяльнасцей» не магла іх адасобіць. Як у жыцці, так і ў работе дапамагалі адзін аднаму. АзЕрнікам удалося асвоіць самае галоўнае ў прафесіі настаўніка—умение пранікнуць у тайнікі психалогіі вучня, падметіць у яго харектары жывыя, творчыя рысы, развіваць іх і ўмацоўваць.

Тацяна Іванаўна заўажыла неяк, што вучні, якія ў дыктантах рабілі мала памылак, праяўлялі поўнае пяведение прасцейшых граматычных праўл, калі іх выклікалі да дошкі. Сваім назіраннем яна падзялілася з мужам.

— Відочна, нейкі «дабрак» дае ім магчымасць спісваць са свайго шытка,—выказаў ён свае меркаванне.



Тацяна Іванаўна і Владзімір Канстанцінавіч АзЕрнікаў.

Пры праверцы шыткаў гэтая думка падвердзілася: у большасці вучняў былі аднолькавыя памылкі.

У часе чарговага дыктанта Тацяна Іванаўна выявіла, што лепшша з яе вучаніц—Каця Белкіна—цішком дапамагае слабым у напісанні цяжкіх слоў. Настаўніца спакойна заўважыла:

— Ты, Каця,робіш сябрам дрэнную паслугу. Спадзяючыся на цябе, яны занядбалі граматыку. Такім чынам ты шатураеш гультаям і мяне ў зман уводзіш. Калі па-сапрайднаму хочаш ім дапамагчы, акажы таварыскую паслугу—арганізуй гурток правапісу.

Каця паслухала настаўніцу, і адстаўшыя вучні падцягнуліся.

Па прыкладу Белкінай вучні стварылі гурток для адстаўчых у матэматыцы.

У АзЕрнікаў здаўна павялося ўжо так, што пасля працы яны дзелянца ўражаннямі дня.

Быў такі выпадак з Толем Леонавым—вучнем Тацянны Іванаўны. Ад нейкага часу Толя пачаў паводзіцца недастойна для вучня: не рыхтаваў заданні, спрачайваўся з настаўнікамі, захуліганиў. Думка педкалектыва зышлася на адным — Леонава са школы выключыць. Так меркавала і Тацяна Іванаўна. Але Владзімір Канстанцінавіч запярэчыў.

— У інтарэсах школы не варта знянацку ўжываць тэту крайнюю меру,—сказаў ён. — Толя, вядома, заслужыў нейкае пакаранне, але трэба глыбей глянуць

У душу дзіцячі, быць можа там адшукаем і нешта разумнае, добрае.

Тацяна Іванаўна пачала ўважлівей прыглядца да Толі. У гутарцы хлопчык чыстасардэчна признаўся, што пасябраваў з дрэннай кампаніяй. Цёплае, ласкавае слова настаўніцы зрабіла тое, што хлопчык парваў няўдалае знаёмства, стаў прыкладным у паводзінах і паспяховасці. Так было знята пытанне аб выключэнні Леонава.

За палкімі гутаркамі пра школьнія справы Азернікавы не адразу прыкметлі, як у сэрцы іх роднай дачкі Ніны распалілася любоў да высокароднай прафесіі бацькоў. Яна паставіла сабе мэтай пайсці па іх дарозе.

Перад ад'ездам Ніны ў Ленінградскі педагогічны інстытут імя Герцэна маці, пібы разважаючы пра сябе, прамовіла:

— Капітан вядзе судна ў моры, скульптар працуе ў майстэрні сваёй, геолаг збіраецца ў экспедыцыю, шіша вершы паэт—і ўсе яны твае былыя вучні. Настаўнік у лёсе кожнага чалавека абавязкова адиграў нейкую ролю, бо іменна ў школе праходзіць с мы адказны перыяд фармавання чалавека. І на ўсё жыцце захоўвае ён удзичную памяць аб добрым настаўніку,

як першым кірауніку дапытлівага разуму, што пра-буджаўся ў дзіцяці.

Аб tym, што гэта сапраўды так, красамоўна сведчаць шматлікія лісты былых вучняў Азернікавых.

Вось што піша, напрыклад, інжынер з Алтая — Александр Вярыга:

«Дарагая Тацяна Іванаўна! Я да гэтага часу памятаю, люблю і паважаю Вас. Вы-ж першая навучылі мяне любіць Радзіму, свой народ і мову, сваю культуру. Вы навучылі мяне жыць і працаўаць на карысць любімай Радзімы. І кожны раз, калі задумваюся над tym, дзе пачатак гэтага высокароднага начуцця і імкнення, я заўсёды прыпамінаю Вас».

Совецкі ўрад высока ацаніў заслугі Азернікавых у развіцці народнай асветы, прысвоіўшы ім ганаровае званне заслужанага настаўніка школы рэспублікі. Тацяна Іванаўна ўзнагароджана ордэнам Леніна, Владзімір Канстанцінавіч—ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Ніша Азернікава канчае сёлета інстытут. Яна разам з бацькамі будзе вучыць і выхоўваць будучых інжынераў, агрономаў, настаўнікаў, геолагаў, капітанаў, палкаводцаў.

В. БАГАРАД.



У Вязках

Е. САДОУСКІ.

(Апавяданне)

Мал. С. РАМАНАВА.

M

ЕРНА і глуха па стыках рэек грукочуюць вагонныя колы.

Рая Мілюціна шчытна прынікла да аконнага шкла, не адрывае вачэй ад малюнкаў, што праисяцца міма. Часам губы прашэпчуць:

— Вось тут, тут вось...

Яе нязмерна хвалюе выгляд знаёмых мясцін, якія пакінулі ў сэрцы столькі незабыўных уражанняў, столькі цяжкіх і балочых перажыванняў. Вось прамільгнула Бліноўка — маленькая станцыя, дзе Раю здымала эпізоды рэйкавай вайны. Немцы спалілі яе, але Раю паспела разгледзець, што на тым месцы стаяў ужо новы будынак.

Зняты Мілюцінай хранікальны кінофільм аб баявой дзейнасці партызан на Беларусі абышоў мнóstva экранаў. Праглядаючы яго, Раю кожны раз уяўляе сябе сярод баявых сяброў. Зноў перад ёю стаіць любы Сашук. Выстраіўшы сваіх арлоў, аддае каманду. Яго ад'ютант,

малады хлапец, ліха ўскочыўшы на каня, імчыцца ў разведку. З апошнім кадрам у зале ўспыхвала святло, Раю з болем усведамляла, што Сашук да яе ўжо не вернеца больш. Думкі пераносілі яе пад невысокі ўзгорак, дзе знайшоў вечны спакой яе родны Сашук. Нястрымна хадзела зноў убачыць Бліноўку, Марозаўку, Вязкі.

Калі кіностудыя пачала рыхтавацца да здымкаў новага поўнаметражнага фільму: «Там, дзе ішла вайна», Мілюціна першай была ўключана ў творчую группу.

З Вязкаў за кіноэкспедыцыяй прыслалі дзве грузавыя машыны. Першае, што кінулася Rai ў вочы, быў надпіс на іх зялёных бартах: «Калгас імя Аляксандра Мілюціна». Яна доўга не могла адараўацца ад гэтых хвалюючых слоў і падышла да першай машыны. Рантам нехта аклінуў яе. Яна абліндулася. З кабінкі другой машыны спрытна саскочыў Сцяпан-матарыст, як некалі звалі яго ў атрадзе.

— Раіса Максімаўна!

— Сцёпушка! Адкуль-жа ты ўзяўся?—радасна вітала Раія матарыста, з якім доўгі час давялося прабыць у адным партызанскім злuchенні.

— А вы ўсё такая-ж!—уважліва ўглядаўся ў яе матарыст.

— І ты такі-ж самы, Сцяпан!

Яны рассміяліся, задаволенія нечаканай сустрэчай. Сцяпан раскрыў дзверкі кабіны і прыветна сказаў:

— Сядайце, Максімаўна, разам паедзем. А вашу карціну я так і не бачыў.

— Не бачыў? І вязкаўцы не бачылі? Значыць, добра зрабіла...

Сцяпан, пераймаючы яе думку, нецярпліва спытаў:

— З сабою прывезлі? Малайчына, Максімаўна! У Вязках будзе каму паглядзець на сябе.

— Не ўсе ўбачаць карціну, — глыбока ўздыхнула Раіса. — Мілюціна з намі не будзе.. Вязі найперш на магілу.

На шырокай плошчы Сцяпан спрытна затармазіў. Раі ў недаўніні азіралася і не магла апамятацца.

— Таварыш, дарагі, а ці не зблытаў ты дарогі? Хіба-ж гэта Вязкі?

— Сапраўдныя Вязкі, Раіса Максімаўна! Толькі адбуваваны,—задаволены ўражаннем Раі, прамовіў Сцяпан.

Моўчкі падышлі яны да магільнай агарожы. За ёю ляжаў Мілюцін. Не ў сілах стрыматаца Раі зарыдала. На помніку зняла золатам роднае імя. Яна зашаптала.

— Сашук, родны мой, добры! Устань, я прыйшла да цябе!..

Увечары ў калгасным кінотэатры ішоў новы фільм. Пра яго толькі ў газетах чыталі ды чулі па радыё. У зале стаяў німоўчы гул. Не таму, што кіно было тут нейкай рэдкасцю, але немагчыма было стрыматаца, калі на экране мільгала знаёмае. Раптоўна з кутка даносіўся вокліч, а хор галасоў падхапляў:

— Гляньце, наш Пятрусь вінтоўку чысціць!

Калі на кані ліха праносілася па экрану партызанка, жаночыя галасы ў зале звінелі:

— Маша! Гэта-ж наша Машутка!..

Але хвілінамі панавала трывожная ціш, і толькі зредку даносіўся пакутлівы ўздых. Як у жудасным сне, перад вачыміма ўставалі зруйнаваныя Вязкі, абарэльяя коміны, смерць блізкіх людзей, пахаванне, шалашы і зямлянкі сямейнага лагера...

Калі экран пагас і запалі свято, цесным колам абступілі вязкаўцы Раю. Першым загаварыў Нікола Гнедзіч — былы камандзір партызанскай разведкі, а цяпер старшыня калгаса. Ён таксама пазнаў сябе на экране.

— Не, гэтага ў словах не выкажаш, што вам удалося захаваць для патомкаў, Раіса Максімаўна. А цяпер і вы не пазнаеце Вязкаў. Такія цуды ў нас творацца! Памятаце Зелянцову Соню?

— Медсястру.

— Ага.. Калгас паслаў яе ў медінстытут! А Наташу Рыбалчанку?

— Разведчыцу?

— Цяпер лепшы брыгадзір у Вязках! Летась з гектара зняла па 3000 пудоў бульбы. Мы тут і мічурынскую школу арганізавалі, лекторый, хату-читальню. Ды што і казаць — паглядзіш сама.

Раніцай, захапіўшы ручны кіноапарат, Мілюціна пайшла аглядцаць новыя Вязкі. Па цэнтральнай вуліцы, перасечанай пяцю паралельнымі, як вокам акінучь, працягнуліся стройныя рады новых будынкаў. Пасярод сяла вырас парк, маладзенскія дрэўцы якога ўжо далі жывыя парасткі. Штучная сажалка асплюляла люстронай гладзю вады. Раі нават здалося, што па ёй плаваюць белыя лебедзі. І яна крыкнула Гнедзічу, што стаяў воддараль:

— Адкуль у вас лебедзі?

— Не чую!

— Лебедзяў, пытаю, дзе ўзялі?

Але адказу не слухала ўжо, бо сама заўважыла, што гэта плаваючы звычайнія гусі. За сажалкай зелянела поле стадыёна, а за ім зноў цягнуліся каменныя дамы.

У гэты дзень Раія не ведала хвіліны спакою. Зняла панараму адноўленых Вязкаў, наведала гідраэлектрастанцыю, радзільны дом, новую школу. Нарэшце спынілася калі абарэлага дуба—адзінага сведкі пажару. Гэта было ўсё, што засталася яшчэ ад старых Вязкаў. Потым здымала на пленку наваселле ў брыгадзіра Наташи Рыбалчанку.

Ужо цямнела, а трэба было яшчэ зайсці ў новы дом

Піліп ПЕСТРАК.

ПЕРШЫ ТРАКТАР

Наш завод для мяне стаўся домам,
Праца песняй звініць ля станка,
Усё для сэрца тут блізка, знаёма
І ў запале мацнее рука.

Я прышла ад палёў Беларусі,
Дзе живе наші калгасны народ,
Каб аддаць свае мары і руки
На свой трактарны родны завод.

Толькі сонца зайграе на росах,
Дымы ў даль паплынуць з каміноў,
Я іду на завод шляхам сосен,
Мая мара квітнене са мной,

Калі сонцу насустрэч з завода
Гэтай марай уквеціцца шлях,—
Зашуміць славай-песняй народа
Першы трактар на родных палях.

Дымы ціха плынуць на раздолле,
Рассцілаюцца сінню ўдалі
І вядуць да маёй шчаснай долі
На вялікай совецкай зямлі...

матарыста. І толькі пераступіла парог—пакой заліла электрычнасць.

— Глядзіце, як станцыя наша працуе!—радасна сустрэў госцю Сцяпан.

— Зусім як у горадзе, — адказала Мілюціна, прыемна ўражаная ўтульнасцю кватэры свайго партызанскага таварыша.

— А прыпомніце, Раіса Максімаўна, нашы Вязкі лясныя!

— Вязкі з зямлянкамі..

— І сляпымі капцілкамі.

— У мяне ад успаміну галава разбалеца гатова.

— А ў фільме ўсё гэта выглядае цудоўна. Успомніце, з якім хваляваннем глядзелі вязкаўцы карціну. І ў гэтым ваша заслуга.

— Заслуга тут не мая, — у задуменні адказала Раіса,—а людзей, якія слаўна ваявалі і цяпер працуюць не горш. За два дні ў вашым калгасе я пераканалася, што герояка барацьбы за шчаслівае жыццё ў сэрцах вязкаўцаў не згасла і ў мірны час будаўніцтва. У мяне столькі ўражанняў! Ад старых Вязкаў толькі дуб абарэлы познала, на які ўзлазіла здымкі рабіць у часе пажару. Усё астатніе для мяне навіна — дамы, вуліцы, парк...

— Прабачце, Раіса Максімаўна! Забыўся сказаць: сакратар райкома вам званіў гадзіну назад. Вельмі хацеў гаварыць з вами.

— Такарчук?

— Так, Павел Ігнацьевіч.

— Тады выбач, Сцяпан. Пайду ў сельсовет.

Прадуваючы телефонную трубку, Раія не магла дачакацца, калі пачуе знаёмы голас. Нарэшце ёй адказалі.

— Павел Ігнацьевіч! Гэта Раія вас непакоіць, партызанскі кіноапаратар. Памятаеце?

— З прыездам, Раіса Максімаўна! Бачыў ваш фільм. Хоць не артысты ігралі, а вышаў цудоўна.

— Зараз новы буду здымак. Па слядах вайны. Вязкі цяпер і не пазнаць.

— Чыталі, Раіса Максімаўна, пра высокую ўзнагароду вязкаўскіх хлебаробаў? Будзем уручаць у самой вёсцы. Не празвайце!

— Гэта для мяне вельмі цікава і важна, Павел Ігнацьевіч! Дзякую, што паведамілі.

Мілюціна цешылася выразнай канцоўкаю новага фільма: былы партызаны ідуць у авангардзе будаўнікоў новага жыцця. На іх грудзях, побач з ордэнамі за баявую храбрасць, ззяюць ордэны працоўнай славы.

Аб культуры паводзін школьніка

ВУЛЬТУРА паводзін школьніка не з'яўляецца нечым зневінім, а залежыць ад усёй сістэмы выхавання ў сям'і і школе. У гэтай культуры адлюстроўваецца ўнутраны свет дзіцяці, яго маральныя якасці: ваявава мэтаімкённасць, чуласць, пачуцці патрыятызма, калектывізма, жаданне падтрымаць гонар сваёй школы, піонер-атрада, сям'і. Калі мы бачым школьніка, які беражна пераводзіць праз дарогу сляпога, інваліда Айчынай вайны, для нас становішча ясна што сям'я і школа выхоўваюць у хлопчыка выдатныя якасці совецкага чалавека.

Славуты совецкі педагог А. С. Маркенка знаходзіў, што карэнай прычынай некультурнасці ў паводзінах дзіцяці з'яўляецца дрэнная арганізацыя сямейнага рэжыму. Ён па-майстэрску ўскрыў сутнасць разумнага, мэtagоднага, дакладнага рэжыму сям'і.

Прывучыць дзіця з маленства есці і спаць у строга установленыя гадзіны значыць закласці гэтым пачатак пэўнай культуры паводзін, прызначаюць яго да парадку і патрабаванняў старэйшых.

Дашкольніка трэба выхаваць так, каб ён заўсёды гаварыў «дзякую», калі для яго што-небудзь робіцца, каб сам здагадваўся аказаць пасільную дапамогу членам сям'і. Некаторыя бацькі лічаць, што культуру паводзін змалку выхаваць цяжка і не вымagaюць яе ад дзіцяці, а потым самі дзівуюцца, адкуль у дачкі або сына ўзяліся дрэнныя звычкі, у каго дзіця ўрадзілася? Зусім натуральна, што гэта задача не з лёгкіх, але куды цяжэй выпраўляць недахопы выхавання, гэта значыць пажынаць нярадастныя плады ўласнай нядбайнасці і бесклапотнасці.

Нельга абыякава ставіцца да некаторых «выпадковых» учынкаў дзіцяці. Нярэдка бацькі, непрыемна ўражаныя нечаканай грубасцю школьніка ў дачыненні да членаў сям'і, спяшаюць пакараць грубіяна. Разам з тым іх маля трывожыць, калі школьнік скажа нядобрае пра свайго настаўніка, не прывітаеца з суседам, забудзеца схадзіць у аптэку за лякарствам для хворай бабулі. Падобныя учынкі адносяць да «дробязей», не стараючыся вытлумачыць дзіцяці яго нячуласць і бястактнасць паводзін.

Часта бацькі не зважаюць і на тое, калі дзеци ў сям'і паміж сабою не ладзяць, сварацца, б'юцца. А тым часам падобныя «дробязі» могуць перарасці ў антыграмадскія з'явы: непавагу да таварышаў, няўменне жыць і працаўцаць у калектыве. Сёння нагрубіў сястры, заўтра бабулі, а там і настаўніку асмеліўся дзёрзка адказаць. Абавязак бацькоў—не ўпусціць ні аднаго выпадку нават самага маленъкага адхілення ад культуры паводзін і знішчаць дрэннае ў самым пачатку.

Моцна любіць дзяцей—ні ў якім разе не значыць рабіць ім розныя паблажкі. Дзяцей трэба прывучаць, каб яны шанавалі бацькоў і старэйшых, высока цанілі працу маці, былі заўсёды гатовы пасільна дапамагчы ёй у хатніх справах. Бацька павінен паказваць асабісты прыклад павагі і дбайных адносін да маці.

Увагу дзіцяці неабходна зварочваць на паводзіны лепшых совецкіх людзей, з якіх трэба браць прыклад. Бацькі павінны тлумачыць дзецям, у чым праяўляюцца чулія адносіны да чалавека, у чым заключаюцца правілы культурнага абыходжання: чаму нельга ўмешвацца ў размову старэйшых, чаму няветліва першаму праходзіць у дзвёры, у якіх выпадках прасіць працавання, а ў якіх дзякаваць, як кланіцца пры сустрэчы са знаёмымі, як падняць і падаць выпаўшую реч, як сядзець за столом, як тримаць лыжку, нож, відэлец, як есці і піць культурна. Вялікую ролю ва ўсім гэтым адыгрывае асабісты прыклад бацькоў.

Вялікай небяспекай з'яўляецца дваістасць паводзін. Здаряеца, што ў школе і дома дзеци паводзяцца добра, а на вуліцы лаюцца, кураць, бушуюць. Адкуль такая раздвоенасць? Яе можна вытлумачыць толькі тым, што ў сем'ях гэтых дзіцяці пануюць фальшивыя, няшчырыя адносіны паміж бацькамі. На людзях бацькі ветлівы і культурны, а дома наадварот. Гэта фальш упłyвае на дзіцячую психіку і адбіваецца на паводзінах.

Бывае і так, што сям'я жыве дружна, але дзіця праводзіць свой час пас-

ля школы ў недастойным асяроддзі. Бацькі абавязаны бліжэй пазнаміцца з сябрамі сваіх дзіцяці, сачыць за іх гульнямі, разам з дзецьмі схадзіць у кіно, цырк, на прагулку.

Часам дзеці ў мірнай гутарцы паміж сабою ўпрыгожваюць яе непрыстойнымі словамі, якія пераймаюць у дарослыя, і щыра дзівіцца, калі іх спытаць, чаму яны лаюцца. З падобным перайманнем непатрэбных эпітэтаў неабходна рашуча змагацца.

Многія культурныя ў паводзінах вучні часта не хочуць зауважаць, што іх таварышы праяўляюць няветлівасць да іншых. Задача школы і сям'і—прывучыць школьніка крытычна падыходзіць да кожнай праўды некультурнасці. Адзінам фронтам яны павінны ўпłyваць на паводзіны нашага маладога пакалення.

Нельга мірыцца з такімі фактамі, калі дарослыя даюць дзецям прыкурваць, ведаючы, што школа катэгарычна забараняе курыцца сваім выхаванцам. Нельга праходзіць міма грубых, некультурных паводзін вучня па-за школай. У кожным падобным выпадку неабходна рабіць патрэбную заувагу, як і ўласным дзецям.

Свяшчэнны абавязак кожнага совецкага грамадзяніна—не шкадаваць сіл і энергіі на выхаванне падрастаючага пакалення будаўнікоў комунізма, будучых гаспадароў нашай вялікай Радзімы—краіны самай перадавой у свеце культуры.

О. ЗАБЕЛІНА,
настаўніца Прудкоўскай пачатковай школы Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці.




Жыхарка Мінска т. Думская, жонка возчыка прамысловай арцелі, нарадзіла трайню — трох хлопчыкаў. Дзеци даношаныя, здаровыя, вагою 2550, 2450 і 1750 грамаў. Маці і дзеци чуюцца добра. Як падарунак ад дзяржавы т. Думская атрымала 1500 рублёў. Даглядае дзяцей спрактыкаваная медыцынская сястра. За дзецьмі і маці устаноўлены сталы нагляд урача. Двое дзяцей забяспечаны бясплатным грудным малаком. Штогод месячна т. Думская будзе атрымліваць ад дзяржавы грашовую дапамогу.

Фото І. Шышко.

МАМА, ПАЧЫТАЙ!

Вясновае здарэнне



З. БАНДАРЫНА.

Быў малы ў мяне каток,
Называўся ён Сняжок.
Як вясною стаў руды,
Цёплай я ўзяла вады,
Чыста коціка памыла,
Ручніком яго спавіла,
На прыпеку пасадзіла.
«Спі, Сняжок мой, баю-бай,
Ды шпакоўні не чапай!»

Спіць Сняжок. А я гуляю,
Капяжы з страхі збіваю.
А пасля на дах зірнула,
Ледзве шыі не звярнула.
Бачу — чорны кот сядзіць,
Птушанё грызе, бурчыць.
Брудны, страшны абармот,
Беспрытульны, пэўне, кот.

Для свайго-ж я для Сняжка
Поўну міску малачка
Са жбаночка наліла
І да печы паднясла.
Я ля прыпека стаю,
Сваё гора не таю:

Мал. Ю. Пучынскага.
— Дзе Сняжок мой? Дайце веры,
Не выходзіў ён праз дзверы:
Вокны ўсе зачынены,
У дому няма й шчыліны,
Дый катка майго няма.
Слёзы льюцца — не стрымаць.

Чую: нехта долу — бразь
І на прыпеку ураз.
Чорны кот «мур-мур» пяе,
Спінку выгне, пазяхне.
Зразумела ўсё я хутка:
Мой Сняжок сваёю шубкай
Сажу з коміна ўсю чыста
Увабраў за трубачыста.
Скокнуў жвава ён да місکі,
Малачко са смакам лыкча.
Усю мяне запэцкаў сажай.
Што цяпер нам мама скажа?!



ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ СЯРОД ЖАНЧЫН

Y Цэнтральным Камітэце КП(б) Беларусі адбылася нарада загадчыкаў аддзелаў абкомаў, гаркомаў і райкомаў партыі заходніх абласцей — па работе сярод жанчын.

З дакладам аб рашэннях XIX з'езда Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі выступіла тав. А. І. Федасюк — загадчык аддзела па работе сярод жанчын ЦК КП(б)Б.

Адзначыўшы поспехі, дасягнутыя партыйнай арганізацыяй Беларусі ў аднаўленні і развіціі ўсіх галін народнай гаспадаркі, тав. Федасюк спынілася на задачах большэвікоў Беларусі ў барацьбе за новыя перамогі ў прымесловасці, сельскай гаспадарцы, у галіне навукі, культуры і мастацтва. Асаблівую ўвагу дакладчыца ўдзяліла задачам жаночых дэлегацкіх сходаў. Некаторыя аддзелы па работе сярод жанчын, працуучы з асобнымі дэлегаткамі, забываюць пра дэлегацкія сходы, якія бяздзеянічаюць, не арганізуюць для сялянок дакладаў, лекцый на палітычныя і прыродазнаўчыя навуковыя тэмы. Неабходна ажывіць работу ўсіх дэлегацкіх сходаў.

Выступіўшыя ў спрэчках удзельнікі нарады расказвалі аб узросшай актыўнасці жанчын-дэлегатаў, абросце іх аўтарытэту, разам з тым адзначалі недахопы ў работе сярод жанчын і прапанавалі меры для яе палешчання.

Тав. Гурава — загадчык аддзела па работе сярод жанчын Гродзенскага райкома партыі — расказала аб цікавым вопыце сваёй работы. Вялікую ўвагу аддзел удзяліў падбору кіраўнікоў дэлегацкіх сходаў, памятаючы, што яны з'яўляюцца важакамі сялянок, іх арганізаторамі. Старшыням сходаў аддзел настойліва прывівае навыкі кіраўніцтва работай сярод сялянок, павышае іх культурны ўзровень, сістэматычна налажвае семінары, дапамагае ў складанні планаў работы.

Работа дэлегатаў носіць самы разнастайныя харктар: дапамога сельсоветам у выкананні гаспадарча-палітычных мерапрыемстваў, пытанні ліквідацыі нешісьменнасці, нагляд за жыццём патраніраваных дзяцей, шэфства над дзецьмі-сіротамі.

Поспехі масава-палітычнай работы аддзела відаць ужо з таго, што шэсць дэлегатаў з ліку перадавых прыняты ў рады ВКП(б): С. Бараноўская (Навасёлкаўскі сельсовет), А. Буднік (Індурскі сельсовет), Н. Муха (пасялковы сельсовет), Хварэльнік і іншыя.

Значная частка сялян заходніх абласцей цвёрда становіцца на шлях калектывізацыі. У пропагандзе пераваг калгаснага ладу многа дапамагаюць дэлегацкія сходы.

Тав. Прылецкая — загадчык аддзела па работе сярод жанчын Гарадзішчанскага райкома партыі, Баранавіцкай вобласці — у сваім выступленні адзначыла:

— Дэлегаткі Сталовіцкага сельсовета прынялі актыўны ўдзел ў стварэнні ініцыятыўнай групы па арганізацыі калгаса ў вёсцы Паленічыцы. Групу ўзначала Мар'я Сакалоха. У вёсцы Загор'е стварылася ініцыятыўная група з дзесяці чалавек пад кіраўніцтвам Мар'і Ваўкала. Аднымі з першых ў гэтыя калгасы ўступілі жанчыны-дэлегаткі.

Арганізацыя ў заходніх абласцях новых калгасаў ставіць перад дэлегацкімі сходамі новыя задачы. Дэлегаткі павінны па-стаханаўску працеваць у звеннях высокага ўраджаю, дапамагаць у выкананні імі ўзятых абвязацельстваў. Аддзелы па работе сярод жанчын

не заўсёды падказваюць дэлегацкім сходам гэту задачу, і звені інэрдка распадаюцца.

Аб гэтым гаварыла тав. Шлявіна — інструктар аддзела па работе сярод жанчын Брэсцкага абкома партыі:

— У Жабінкаўскім раёне ўвесну 1948 года было створана 16 звенняў высокага ўраджаю, а да восені іх засталося 4. Сярод звенняў былі і дэлегаткі. У Івацэвіцкім раёне з 12 звенняў засталося толькі 3. Наша задача — цікавіцца работай звенняў, уцігваць іх у гурткі па павышэнню агратэхнічных ведаў, дапамагаць у арганізацыі працы, шырокія тлумачыць перавагі звенявай апрацоўкі зямлі. Неабходна стварыць умовы для працы калгасніцам-маці. Летась многія з іх не выпрацавалі мінімуму працацдзён. Ні адзін калгас не паклапаецца арганізація сезонных дзіцячых яслі. Слаба была пастаўлена і працоўная дысцыпліна. У калгасе «Комінтэрн» Івацэвіцкага раёна не вышрацавалі мінімуму працацдзён 77 працацдольных жанчын. У калгасах Жабінкаўскага раёна не вышрацавалі мінімуму працацдзён 862 жанчыны. Дэлегацкія сходы павінны ўзмоцніць занятца павышэннем працоўнай дысцыпліны ў калгасах.

Тав. Ламакіна — загадчык аддзела па работе сярод жанчын Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці — расказала аб выключна разнастайнай работе дэлегатаў.

— Дэлегаткі Угнянскага сельсовета збиралі насенне



Вера Львоўна Новік — звенявая калгаса «Чырвоны агароднік» Мінскага раёна, узнагароджаная ордэнам Леніна, — за праверкай насення яравой пшаніцы.

Фото І. Шышко.

для сем'яў загінуўшых воінаў, хадайнічалі аб дапамозе бясконым гаспадаркам, прымалі актыўны ўдзел ў рэалізацыі дзяржаўнай пазыкі, дапамагалі ў будаўніцтве школы. Дэлегаткі вёскі Пясчанка пабялілі школу і забясьпечылі яе апарат на ўвесь сезон. Для ўдавы К. Тоўпік, у якой згарэў свіран з хлебам, яны сабралі 36 пудоў жыта. Гаштоўную ініцыятыву прайві дэлегацкі сход Раваніцкага сельсавета, узняўшы пытанне аб набудове школы ў вёсцы Мінкі. Сход даручыў дэлегатцы Ганне Шуст арганізацію брыгаду будаўніцкую і возчыкаў і хадайніцаў перад Райвыканкомам аб набудове школы ў Мінках. Райвыканком задаволіў гэтую просьбу. Метадам народнай будоўлі школа была закончана да 30 гадавіны БССР. Дэлегаткі Машковіцкага сельсавета дапамагаюць у наладжванні культурнага гандлю на вёсцы, сочачь за санітарным становішчам магазіна, клуба, школы.

Тав. Федасюк падвяла вынікі нарады. Яна яшчэ раз падкрэсліла, што галоўная задача аддзелаў па работе сярод жанчын—узмациць масава-растлумачальную і

чалітычную работу, пропаганду і агітацыю аб перавагах калгаснага ладу над аднаасобным, вывучаць Статут сельгасарцелі, расценкі сесій Вярхоўнага Совета БССР, узімаць жанчын на барацьбу за высокі ўраджай. Максімум настойлівасці жанчыны павінны праявіць у справе палешчання работы сельпо, дапамагчы ў ачыстцы гандлёвай сеткі ад нядбайных работнікаў і растратчыкаў, вылучаць на работу ў гандаль лепшых дэлегатаў.

Удзельнікі нарады заслушалі лекцыі на тэмы: барацьба беларускага народа за выкананне насліваенай сталінскай пяцігодкі ў чатыры гады; ленінска-сталінскае вучэнне аб арганізацыі сельскай гаспадаркі і роля жанчын ў калгаснай вытворчасці; Статут сельскагаспадарчай арцелі—закон калгаснага жыцця; аб міжнародным становішчы і іншым.

Удзельнікі нарады прынялі сакратар Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б таварыш Гусараў, які вызначыў задачы па работе сярод жанчын на бліжэйшы час.

Парады па кулінарыі

ПАШТЕТ З ПЯЧОНКІ.

На 500 г пячонкі — 100 г сала-шпіг, 100 г масла слівачнага, па 1 шт. морквы, пятрушкі і цыбулі.

Пячонку ачысціць ад плевак і нарезаць невялікімі кавалачкамі: ачышчаныя моркву, пятрушку і цыбулю — тонкімі лустачкамі. Усё гэта падсмажыць да поўнай гатоўнасці са шпігам, таксама нарезаным кавалачкамі, дадаўшы лаўровы ліст і некалькі гарошын перцу. Пасля гэтага працярнуць праз мясарубку, можна дадаткова працерці праз сітку. Вельмі важна правільна падсмажыць пячонку, г. з. не падсушыць і не перасмажыць, інакш паштэт не атрымаецца такім сакавітym, якім ён павінен быць.

Працёртую пячонку скласці ў каструлю, дадаць па смаку соль, перац і выбіць лапатачкай, паступова дадаючы слівачнае масла.

Прыгатаваны паштэт перакласці ў шклянную або фарфоравую пасуду і астудзіць.

Падаваць паштэт можна як закуску, дадаўшы ў якасці гарніру вараныя яйкі, або скарыстаць паштэт для бутэрбродаў на снеданне і г. д.

РЫБА У МАРЫНАДЗЕ

На 500 г рыбы-філе — па 2 шт. морквы і цыбулі, 1 шт. пятрушкі, 100 г тамату-пюре.

У марынадзе можна прыгатаваць любую рыбу: судака, шчупака, асятрыну, навагу, корушку і інш. Буйную рыбу трэба нарезаць кавалкамі,

а дробную (навагу, корушку і інш.) пакінуць у цэлым выглядзе. Падрыхтаваную рыбу пасаліць, пасыпашь перцам, абваліць у муцэ, падсмажыць на раслінным масле і астудзіць.

Для прыгатавання марынаду ачышчаныя моркву, пятрушку і цыбулю прамыць, нарезаць тонкімі лустачкамі або саломкай, скласці ў каструлю, дадаць 3—4 лыжкі расліннага масла і злёгку падсмажыць на працягу 10—15 хвілін. Пасля дадаць тамат,

пранасці (лаўровы ліст, перац гарошкам, 3—4 шт. гваздзікі і кавалачак карыцы), уліць $\frac{1}{2}$ шклянкі нямоцнага воцату, 1 шклянку рыбнага бульёну або гарачай вады і варыць 10—15 хвілін. Дадаць па смаку соль, цукар, заліць падрыхтаваную рыбу і астудзіць.

Падаваць марынаваную рыбу трэба ў салатніку або глубокім блюдзе, пасыпашы зелянінай пятрушкі або зялёной цыбуляй.

Нарысныя парады

ЧЫСТКА КАЛЯРОВЫХ СУКЕНАК

Каляровыя папяровыя, шарсцянныя і шаўковыя тканины при звычайнім мыці часта трацяць свой колер. Гэтага не здарыцца, калі мыць сукенкі замест мыла ў адвары белай фасолі.

Зварыць фасоль (1 кіло на 5 літраў вады), затым адвар зліць і памыць у ім сукенку. Пасля мыцця сукенку прапаласкаць, адцісніць, пра сушиць і адпраставаць. Яна будзе выглядаць як новая. Чым больш заношана сукенка і старэй на ёй плямы, тым больш фасолі трэба пакласці на адвар.

ЯК АДНАВІЦЬ ПАЦЯМНЕУШАЕ ЛЮСТРА

Калі люстэрка пацямнела, пратрыце яго шматком, змочаным у вадзе, нашатырным спірце або паленай

магнезіі, замяшанай напалову з бензінам, потым вытрыце насуха.

Люстэрка, заседжанае мухамі, пратрыце разрэзанай цыбулінай. Праз 5—10 хвілін люстэрка памыйце.

Калі ў памяшканні вільготна, пакрыце амальгаму (адваротны бок шкла) саставам з адной часткі растопленага воску і двух частак скіпідару.

ЯК ЗМЯКЧЫЦЬ СКУРУ РУК

Змяшачь у роўных дозах перакіс вадароду, гліцэрын-велюр і моцны адэкалон. Атрымаеца вадкасць мутнабелага колеру, якою трэба змазаць руکі на нач. Гліцэрын змякае скур, а перакіс вадароду беліць яе.

Рэдакцыйная камітэта: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларускім языке. Издание ЦК КП(б)Б. Падпісаны да друку 16/IV-49 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна 55, пакой 23.

Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.

Тыраж 10.000.

AT 00373


Мінск. Друкарня імя Сталіна, Пушкіна, 55.

Заказ № 187.

НАЦІОНАЛЬНА
БІБЛІЯЗКА
БЕЛАРУСІ

ЦАНА 1 руб. 50 кап.

Да гэтага нумара бясплатна дадаецца выкрайка. Выдавецтва «ЗВЯЗДА»



I. БОНДАРАВА—брыгадзір комсамольска-маладзёжной брыгады выдатнай лякаціі Менскага рудника.